




58.64.11284

Б05
Бел



Ля ГАЛОУНЫХ варот Віцебскай панчошнага-трыкатахнай фабрыкі «КІМ» узвышецца малаяўніча аформленая Дошка гонару. На ёй — фотапартрэты лепшых з лепшых работніц фабрыкі — усяго каля двух дзесяткаў. На самым верхнім радзе красуеца партрэт сіmpатичнай дзяўчыны, пад якім надпіс: «Матальшыца Любоў Гарбунова, выконвае нормы на 150 прац.» (здымак 1).

Але далёка не ўсе на фабрыцы ведаюць, што гэта не адзіная вартасць 19-гадовай работніцы, чым яна можа ганарыцца.

Камсамолка Любоў Гарбунова прыйшла на фабрыку, скончышы 9 класаў. Тры маленкія сястрычкі і інвалід-маці пасля раптоўнай смерці бацькі аказаліся на ўтриманні старэйшай, і яна

вымушана была кінуць школу і ісці працаваць. Як ні было цяжка, настойлівая, рашучая камсамолка хутка становіцца адной з лепшых работніц цэха, яе выбіраюць групкамсоргам змены. Увесе нерабочы час Люба аддае вучобе. Яна адразу вучыцца ў многіх гуртках, займаецца рознымі відамі спорту. Ведаючы, што ў жыцці можа спатрэбіцца любая спецыяльнасць, Любоў закончыла гурток кройкі і шыцця — атрымала пасведчанне краўчыхі. У хуткім часе авалодала яшчэ адной прафесіяй — паспяхова здала экзамены і атрымала права шафёра 3 класа (здымак 3). Адначасова займалася ў радыёгуртку і атрымала пасведчанне радыстка-кароткахвалевіка 3-га класа (здымак 6). Захапляючыся стралковым спортом, Любо хутка становіцца чэмпіёнам

Прафесіі камсамолкі Любы Гарбуновай

па стральбе спачатку прадпрыемства, затым — раёна, а нядайна адстайвала гонар стралкоў Віцебска на рэспубліканскіх спаборніцтвах (здымак 5).

Неўгамаваная, Люба Гарбунова авалодала і парапутным спорту. На яе рахунку — тры прыжкі з завоблачных вышынь (здымак 4). Зараз Люба рыхтуеца атрымаць права матацыкліста (здымак 2), затым у яе планах — стаць лётчыцай, авалодаць майстэрствам планерыста. Трэба заўажыць, што ўсім гэтым Люба авалодала не павяроўна, а грунтоўна, моцна. І ўсё гэта яна дасягнула за якія-небудзь трэћы гады, застаючыся адной з лепшых работніц у цэху. Да ўсяго гэтага трэба дадаць, што калі на фабрыцы аб'явілі запіс у донары, Любо і тут правіла сябе як сапраўдная патрыётка: яна 6 раз давала сваю кроў, чым выратавала жыццё не аднаму чалавеку.

Прыклад Любы Гарбуновай — яскравае сведчанне таго, што ў нашай краіне перад моладдзю адкрыты ўсе дарогі да шырокага і светлага жыцця, любыя яе мары і жаданні могуць ажыццяўіцца.

Тэкст і фота С. КАПЕЛЬКІ.



ЗАСЛУЖНАЯ ЎЗНАГАРОДА

КОЖНАГА, хто ўпершыню прыезджае ў Мінск, вабіць харство прасторных вуліц і плошчаў, строгасць і веліч новых будынкаў, кветкі і зеляніна сквераў і паркаў.

Хутка рэспубліка будзе адзначаць сваё саракагоддзе. Усюды і ва ўсім адчуваецца набліжэнне вялікага свята. На фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах шырыцца сацыялістычнае спаборніцтва ў гонар юбілею Беларусі. Шырокая разгарнулася яно і сярод будаўнікоў — сярод тых, чымі рукамі ствараюцца новыя дамы, забудоўваюцца вуліцы, кварталы.

У Мінску поўным ходам ідзе рэканструкцыя плошчы імя Якуба Коласа. Ужо зніклі старэнкія драўляныя халупы, якія абступалі былую Камароўку. Іх месца займаюць прыгожыя шматпавярховыя камяніцы. Узводзіцца апошні паверх 110-кватэрнага дома. Краны плаўна ўзнімаюць растворы, цэглу, лесвічныя маршы. Наверсе іх спрытна падхопліваюць рабочыя. Сцяна расце... Тут працуе праслаўленая брыгада Мар'і Касцянаўны Макарэвіч. Маладыя будаўнікі імкнущыца здаць аб'ект датэрмінова.

Ужо недалёка той час, калі перад гэтым домам спыняцца грузавікі з мэблём і кветкамі навасёлаў. Не раз успомняць яны добрым словам будаўнікоў, такіх, як Мар'я Макарэвіч. Высокая, зgrabная, у белай касынцы ходзіць яна зараз па насціле, уважліва сочыць за работай, прыглядзяеца, як вядуць кладку Ніна Ляпко, Надзяя Стакано — маладыя гадамі, але ўжо даспелыя муляры, якія па дзесяць год працуяць на будоўлях.

Сама Мар'я прыехала ў Мінск у 1949 годзе па пуцёўцы Шклоўскага райкома камсамола на будаўніцтва трактарнага завода. Тады было ёй 19 год. Праз тры месяцы з падсобніцы стала мулярам. Ужо шмат жылых дамоў, школ, бальніц узведзена рукамі герояў-будаўнікоў, такіх, як Мар'я Макарэвіч. Ужо чатыры гады кіруе яна комплекснай брыгадай 1-га будаўнічага трэста Міністэрства будаўніцтва БССР. Яе брыгада з месяца ў месяц перавыконвае нормы выпрацоўкі. Нядайна Указам Прэзідытаума Вярхоўнага Савета СССР прысвоена Мар'і Макарэвіч званне Героя Сацыялістычнай Працы. Заслужаная ўзнагарода. Радуюцца за яе сябры і таварыши па работе.



НА ЗДЫМКУ: брыгадзір комплекснай брыгады будаўнікоў, Герой Сацыялістычнай Працы Мар'я Макарэвіч.



Светлы дзень майго горада



Асфальтавы цэх новага Гродзенскага жалезабетоннага завода кожны месяц перавыконвае вытворчае заданне. На здымку: лепшыя работніцы завода Мальвіна Гайдукевіч (злева) і Ірына Шэйна ідуць дамоў з работы.

УЖО змёў з дарожак вецер залаты ліпавы цвет. Сады пасвятелі ад бледнасалатавых яблык на важкіх галінах. Кроны дрэў у парку і дзе-ні-дзе на вуліцах самкнуліся ў суцэльныя тунелі. Жывая лавіна зеляніны схала горад ад шуму, духаты, пылу.

Шмат прынялося маладзен'кіх алей. А ў садах, каля сцен старадаўніх будынкаў, жывуць у нас волаты-дрэвы. Пад кронамі некаторых таполяў мог бы ўкрыцца двухпавярховы дом. Ёсьць бярозы-гіганты з даўно пачарнелай карой. Спрадвеку стаяць магутныя ліпы, якія шмат чаго бачылі...

Але яшчэ больш бачыў наш Нёман.

Бацька Нёман... Вось ён паблісквае ўнізе блакітным, злёгку патрываўжаным шоўкам. Адшумеў у веснавую паводку, натварыў бед, а цяпер цячэ сабе, як ні ў чым не бывала. Але нам добра вядома, што тоіць у сабе яго спакойная роўнядзь, колькі віроў пад яго небяспечнымі хвалямі.

І нездарма ў нас такі Нёман. Ды хіба ёсць дзе такая рака, чые воды паглынулі б столькі нашых ворагаў і чия жывая

вода столькі раз абмывала раны сваіх смелых абаронцаў, асвяжала выплаканыя ў бядзе і ў горы твары наших родных — маці, жонак, нявест...

Настану незабыўны 1917 год. У Расіі перамагла Вялікая Каstryчніцкая рэвалюцыя. У гэты час у Гродна ўсё было падначалена німецкай ваеншчыне, якая стварыла тут ваенны плацдарм супроты маладой Савецкай Расіі. ЗША і Англія ўжо накіравалі сюды свае місіі. Потым немцаў змянілі белапалякі, і заходнія вобласці былі адарваны ад усёй Беларусі, ад агульной Радзімы — Расіі.

Цяжка і балюча ўспамінаць цёмныя гады смутку, няволі, усеагульнага заняпаду. Прадпрыемствы закрываліся. Польскія захопнікі раскрадалі народнае багацце, зводзілі і вывозілі лес, прадукты сельскай гаспадаркі. Яны тапталі ўсё чалавечас, прабавалі нават адмаўляць само існаванне беларускага народа, яго родную мову, культуру. Рабочых і сялян паны лічылі за «быдла», прыдатнае толькі для эксплуатацыі.


Але задушаны, загнаны беларускі народ не скрыўся перад польскімі панамі. Барацьбой народа супроты польскіх захопнікаў кіравала Камуністычная партыя Заходняй Беларусі.

І тут не абышлося без цябе, Нёман. На рыбацкай лодцы па тваіх водах пераپраўляўся каштоўны таямнічы груз. На левым беразе, дзе цяпер вуліца Савецкіх Пагранічнікаў, стаіць нязграбны драўляны дом. У ім дванаццаць год працавала падпольная друкарня, якая выпускала камуністычныя лістоўкі, заклікі да наслеўніцтва.

... У верасні 1939 года Чырвоная Армія прынесла вызваленне Заходняй Беларусі. Жыхары Гродна сустрэлі яе раніцай 20 верасня.

У тыя дні я сама сябе не пазнавала. Быццам паміраўшаму ад смагі далі ўволю крынічнай вады, і ён ніяк не напеца.

Не магла дома ўседзець. Пайшла ў Дамброў. Проста ў штаб Чырвонай Арміі. Сама пайшла, ніхто не вучыў, не пасылаў. Прашу вартавога выклікаць да мяне начальніка штаба. Выйшаў камандзір. Прывітаўся. «Што, — пытае, — вы хочаце?» «Хачу, — адказаў яму, — ведаць усё пра Чырвоную Армію, пра Савецкую ўладу. І не адна я, а ўся наша вёска Астроўна». Усміхнуўся камандзір. «Добра,



Сотні дзяўчат і юнакоў вучачца ў вышэйшых навучальных установах Гродна.

На здымку: дочкі калгаснікаў, студэнткі трэцяга курса Гродзенскага сельскагаспадарчага інстытута, камсамолкі Оля Захарэнка і Тамара Кавалёва на занятках у лабараторыі земляробства.

гаворыць, — прышлю я вам на заўтра да-
кладчыка, а толькі вы са свайго боку за-
бяспечце яўку насельніцтва».

Назад усю дарогу бегла і проста — да
старасты.

— Склікай, — кажу, — на заўтра
ўвесь народ. Так начальнік штаба загадаў.

Прыйшоў да нас малады палітрук. Да
самага цямна на пытанні адказваў.

Пачула я тады, што ў Саколцы ад-
крываюцца курсы савецкага актыву. Па-
чала прасіць, каб прынялі. А мяне не пры-
маюць. «Куды, гавораць, табе вучыцца?
У цябе двое дзяцей!» Але я настаяла на
сваім. Скончыўшы курсы, я быццам новы
свет убачыла. Шмат мне давялося праца-
ваць і на савецкай, і на партыйнай ра-
боце, і сярод жанчын, у горадзе і на вёс-
цы. Давялося спазнаць і вялікае шчасце,
калі народ аказвае табе высокое давер'е,
вылучае сваім прадстаўніком ва ўрад. Цяж-
ка і перадаць, як тады хвалявалася. Было
і радасна і страшна. А ці спраўлюся? Ды
за плячымі нібы крылле вырасла. Сказа-
лі б: «Ляці, Любa!», то і сапраўды паля-
цела б, здаецца.

...1941 год. Вораг зноў пачаў ваду піць з на-
шага Нёмана. Але захлынуўся той вадою. Сцяной узніліся
на барацьбу нашы людзі, якія толькі што ва ўвесь рост вы-
прасталіся, пазналі сапраўднае жыццё. Дык хіба можна яго
аддаць? Добра дапамагалі тады партызаны часцям Савецкай
Арміі. Была і я ў атрадзе радавой партызанкай, потым —
камісарам. Мы вялі «рэйкавую вайну», узрывалі нямецкія
эшелоны, рабілі засады на акупантаў, грамілі іх гарнізоны.

... Калі трапіш на высокі бераг Нёмана,—спынішся, стаіш
і глядзіш, як бягуць хвалі. А за імі бягуць успаміны. Ну і
вырашыла пра іх напісаць.


Хочацца мне расказаць хоць крыху пра наша цяпераш-
нія Гродна.

Вось вуліца Алена Кашавога. Гэта ў нас вуліца маладосці.
У высокіх новых дамах — інтэрнаты для студэнтаў. А што
было тут раней? Небрукованая вуліца, брудныя халупы. Пух
ляцеў з Ядскага рынку, дзе прадавалі ўсякую птушку.

А хто цяпер пазнае месца, дзе некалі быў Сянны рынак?
Цяпер тут на шырокай плошчы разбіты сквер з кветнікам
на сярэдзіне. З аднаго яго боку ўзвышаецца каланада Пала-
ца культуры тэкстыльщыкаў. Насупраць будзе закладзена
новая гасцініца. Прыгожыя шматпавярховыя дамы выраслі на
вуліцы Свярдлова, на вуліцы Парыжскай Камуны.

На Савецкай, далёка адступіўшы ад тратуара, узніяўся
зусім амаль гатовы трохпавярховы будынак універмага. Та-
кому не сорам паказацца і на сталічных праспектах.

Гродзенскі завод аўтазапасных частак — адно з новых прадпры-
емстваў горада — з кожным днём павялічвае выпуск прадукцыі.
На здымку: начальнік АТК завода, член КПСС Анастасія Зубава
правярае работу ў фрэзероўшчыцы Людмілы Багданавай.



Новыя жылые дамы на Савецкай плошчы.

За Нёманам былі ціхія, зусім вясковыя вулічки, парос-
шыя мяккай травой. А цяпер там кіпіць сучасны шматпавяр-
ховы горад. Паляўнічая вуліца працягнулася да самага поля.
І вось ужо, здаецца, стаіць на краі апошні дом, адкрыты ўсім
вятрам. А мінеш яго — насустрач табе цягнуцца высока
ўзнятыя рукі вежавых кранаў. Вось адзін, за ім другі, трэ-
ці... Новы горад наступае на поле. Новы горад наступае на
стары. І стары маладзее, расце, пашыраецца.

Гродна — вялікі прамысловы цэнтр. У нас даўно адноў-
лена ўсё разбуранае вайной. У строй увайшло шмат новых
прадпрыемстваў.

На наших заводах і фабриках — шмат перадавікоў вытвор-
часці, 80 брыгад выдатнай якасці. За паўгодзіе нашы тэк-
стыльщицкі выткалі звыш плана 45 тысяч метраў прыгожых
шарецянных тканін. Абутнікі выпускілі 17 тысяч пар розна-
га абутку, харчавікі прыгатавалі 200 тон смачных мясных
і каўбасных вырабаў.

Добра працуе наш горад!

Спакойна цячэ праз яго Нёман над чыстым блакітным не-
бам. Ля чыгуначнага моста, на высокім зялёным схіле, бе-
лым каменнем выкладзены слова: «Миру — мир!». Яны ярка
гараць на ранішнім сонцы.



Вясёлы, дзелавы, маладзеючы горад бадзёра і радасна су-
стрякае раніцу свайго новага, светлага дня.

Любоў ДЗЕМЯХ,
дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

Гродна.

Гродзенскі драматычны тэатр.

Фота П. Нікініна.





Ткачыха Татяна Сімчук выпускае матэрыял новага малюнка. Яна штотомесяц выконвае план на 115—120 прац.

ІІ АДСЛУХОУВАЦЬ чужыя размовы сорам. Але што зробиш, калі сядзіш у парку, на лаўцы, а каля цябе моцна гавораць? Хочаш не хочаш, а сядзі і слухай... Побач — дзве маладыя дзяўчыны. Гавораць пра драп у ёлачку. Захопленыя тэмай, яны не заўважаюць, што іх далёка чуваць. На лаўцы насупраць, па другі бок алеі, сядзіць малады чалавек і ўважліва слухае, не прапускаючы ніводнага слова.

Спачатку я стараюся больш унікаць у разгорнутую газету. Аб чым жа яшчэ гаварыць дзяўчата? Моладзь. І тое трэба прыняць пад увагу — дзяўчата прыгожы... Відаць, задумалі абновы пашыць.

...Добра пасядзець пад вечар у парку. Зеляніна, асвежаная кароткім дажджыкам, — пахучая, яркая. Беленікія кветкі, што акаймляюць усе клумбы, і ляўконія сваім пахам настроўваюць на сумна-прыемны лад...

Хто ўпершыню прыехаў у Гродна, не праміне зялёной вуліцы Ажэшкі і міжволі паверне ў гасцінна расчыненія вароты парку. Так і я. У парку шмат гуляючых,

ТВОРЦЫ НОВЫХ ТКАНІН

Мар'я МАРЫНА

Нарыс

Усе прыгожа апрануты, усе вясёлыя. На летній сцэне гарадскія артысты даюць вялікі канцэрт. Каля касы чарга. У летнім кінатэатры білеты не праданы толькі на апошні сеанс. Над акном нейкай будачкі надпіс: «Білеты на танцы. Пад аркестр — 3 рублі, пад радыё — 2 рублі»... Не спакушаная, ні тым, ні другім, я павярнула ў малюдную алею і трапіла на гучную размову пра драп.

Размова яўна зацягнулася, і мне стала прыкра. Няўжо ў гэтых дзяўчат няма нікіх іншых інтарэсаў?

А малады чалавек, што сядзеў насупраць, перайшоў на нашу лаўку і, ветліва папрасіўшы дазволу, сеў. Дзяўчата ўжо шчабяталі пра нейкае трыко. Я сурова азіраю субяденіц, шукаючы вачыма спачування ў новага суседа. Але дарэмна.

Дзяўчата з цікавасцю і без усякага сорamu разглядаюць матэрыял на пінжаку маладога чалавека.

— Вам, напэўна, і пакратадаць хоцацца? — смяецца ён. — Дык будзьце ласкавы, — і працягвае руку.

А дзяўчата і сапраўды праубудзіць тканіну.

«Ну, гэта ўжо занадта!» — рапшаю я, але нік адразу не прыдумаю, пра што такое асаблівае загаварыць з аматарамі «ануч», каб паказаць усю вузкасць іх інтарэсаў.

— Ды гэта ж зусім, як наша «Саламандра», — робіць выгад адна з дзяўчат. — Тут толькі нітка кручаная...

Ніколі не трэба рабіць паспешлівых вывадаў! Дзяўчата аказаліся ткачыхамі. Адна працуе на Гродзенскім тонкасуконным камбінаце, а яе сяброўка толькі што прыехала з Іванава, дзе вучыцца ў тэкстыльным тэхнікуме. Яна цэлы год не была дома, і сяброўка ўзялася расказаць, якія за гэты час асвоены імі новыя тканіны. Калі я, нарэшце, зразумела, у чым справа, мне спадабаўся той азарт, з якім гаварыла ткачыха пра новы драп. І я сказала ёй, што з вя-

лікай ахвотай паглядзела б, як гэтыя матэрыялы вырабляюцца.

— А вы прыходзьце заўтра да мене ў цэх. Выпішыце ў канторы пропуск, і я вам усё пакажу, — прапанавала дзяўчына. — Якраз працују на першай змене.

...Хто ж творыць новыя тканіны? На камбінаце дзівяцца такому пытанню. Як гэта хто? — Усе!

Але ж усё на свеце з чагосьці, дзесяці і калісьці пачынаецца. І ў воінскай калоне ёсьць першая шарэнга, ёсьць і свой правафланговы.

Правафланговым на камбінаце можна назваць дэсінатара. Дэсінатар — гэта чалавек, які стварае маlionак тканін, той парадак перапляцення і чаргавання нітак, дзякуючы якому і атрымліваецца матэрыяльная фактура тканіны: ці то вафельная пукатая клетка, ці елачка ў разбежку, ці рубчик па дыяганалі. Дэсінатар яшчэ і мастак. Яго справа — падабраць самыя адпаведныя, самыя выйгрышныя для кожнага малюнка колеры.

Дэсінатар павінен улічваць, для каго прызначаецца тканіна. Калі гэта драп на мужчынскае паліто, то ён павінен быць крамяністы, шчытны, двухслойны, г. зн. мець правы бок і левы. На жаночыя паліто ідзе матэрыял больш рыхлай структуры, больш эластычны і лёгкі.

Нешта мяккае, пушыстае і краяюча-цёплае ёсьць у кожнай малянкай істоце. Дэсінатар павінен перадаць гэтыя якасці тканінам, прызначаным для дзяцей. Надзея Пятроўна Торцікова — дэсінатар Гродзенскага тонкасуконнага камбіната — добра спраўляецца з усімі гэтымі задачамі.

Торцікова, хоць і малады чалавек, але падрыхтаваны і з практикай. Пасля тэкстыльнага тэхнікума і падрыхтоўчых курсаў ужо тры гады працуе самастойна. Яна захоплена сваёй справай. У апошні год камбінат пачаў выпускаць новыя тканіны, і яна разумее, як шмат залежыць ад яе.

І вось пачынаецца выраб новага артыкула. Апаратна-прадзільная вытворчасць выдала пражу. Па-

мочнік майстра ткацкага цэха запраўляе ткацкі станок, і ткачыха пачынае вытворчасць новага віду драпу або трыко.

...У парку мне здавалася, што я добра запомніла прыгожы твар мадой ткачыхі, адразу яе пазнаю. Але ў цэху столькі прыгожых дзяўчат... Тая, з якой я пазнаёмілася ў парку, была з адкрытай галавой, у прыгожай сукенцы, а тут яны ўсе ў касынчаках, у фартухах. Не зважаючи на праходзячых міма, яны спакойна ходзяць па сваіх калідорчыках між двух станкоў. Станкі вялікія, старыя, і мне здаецца, што яны па майму адрасу насмешліва ляiskaюць жалезнымі сківіцамі сваіх карэтак. Эх, чаму я не спытала яе прозвішча...

Але доўга гараваць мне не давялося. Мяне пазнаёмілі з дзвіома ткачыхамі, якімі заўсёды даручаецца вытворчасць новага асартыменту. Тацяна Сімчук — мініятурная, светлавалосая. За станком здаецца дзяўчынкай. Але ў парты позірк блакітных вачэй, выразная лінія вуснаў сведчаць аб цвёрдым харктарамі і настойлівасці. І слушна: Сімчук — лепшая ткачыха на камбінаце. Яе спрыту, яе прыёмам вучацца ткачыхі і іншых прадпрыемстваў. Адзінаццаць год назад, яшчэ дзяўчынкай, прыйшла яна на камбінат і паступіла ў школу ФЗН. Вучылася старанна і паказала немалыя здольнасці. Пасля школы хутка асвоіла адзін станок, потым другі. А вось агульной адукцыі не закончыла і цяпер давучваецца — перайшла ў дзесяты клас вячэрняй школы. Тацяна Сімчук — дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. Цяжка часам бывае такой маладзенькай. Але, відаць, іменна маладосьць і дапамагае ёй з усім спраўляцца!

Лідзія Малеша — высокая, статная. За сваімі станкамі сапраўдная гаспадыня. Прыйшла на камбінат зусім яшчэ маладой, у год яго заставання. Ёй не давялося павучыць

ца ў школе ФЗН. Не такі быў час, каб чакаць, пакуль моладзь будзе за партай сядзець. Вучыць началі адразу ў цэху. Смелая дзяўчына хутка асвоілася з адным станком, потым перайшла на два. Абедзве ткачыхі добра памятаюць, як на месцы цяперашніх цэхаў з груды бітай цэглы тырчала адна толькі «каробка». Расчышчалі завалы, прымалі ўдзел у будоўлі, у абсталяванні цэхаў. Памятаюць таксама яны, як радаваўся ўесь калектыв першаму кавалку сукна.

Цяпер на станках перадавых работніц ткуцца новыя вырабы: «драп дзіячы пярэстатканы» і «драп дзіячы клятчасты».

— Цяпер нам радасна, што ёсьць у нас ужо і драп «Гродна», — гаворыць Малеша. — Нам цікавей ткаць прыгожыя, светлыя вырабы. А то ўсё ў нас ішлі цёмныя, аднаколерныя сукны «П. А.», гэта значыць на папяровай аснове.

...І вось тканіна сышла са станка Сімчук або Малешы, або іншай ткачыхі. Але гэта далёка не гатовая тканіна. Над ёй будзе працаўцаць яшчэ шмат рабочых рук. Драп павінен прайсці валку, прамыўку, варсоўку, стрыжку, дэкатыроўку. Трыко і сукны праходзяць усе гэтыя працэсы, выключаючы варсоўку і стрыжку. І па ўсіх гэтых этапах апрацоўкі новую партню вядзе інжынер-хімік Элеанора Георгіеўна Ваўчеківіч. Працаўцуць яны з дэсінатарам дружна. Ім дапамагае яшчэ і тое, што Торцікаў добра ведае ткацкую справу, а Ваўчеківіч працаўала майстрам у цэху.

Рулоны гатовай прадукцыі адпраўляюцца на склад, а ўжо адтуль — на швейныя фабрыкі або на гандлёвые базы і ў магазіны.

Але пробныя кавалкі новых асартыmentau яшчэ не так хутка трапяць на склад. Яны павінны вытрымаць экзамены на права свайго існавання.

Першае выпрабаванне — мастацкі савет камбіната. Тут тканіну будуць уважліва разглядаць, усебакова абміркоўваць, узважваць усе яе якасці. Потым з падрабязным апісаннем усіх даных трывалістры новай тканіны накіруюць на суд мастацкага савета ва Упраўленні лёгкай прамысловасці Міністэрства рэспублікі ў Мінск. Калі там тканіну ўхваліць, яна трапіць у Москву, у аддзел цэнтру асартыmentau Міністэрства гандлю СССР. І толькі ў гэтай інстанцыі тканіна атрымае канчатковую ацэнку і паступіць у масавую вытворчасць.

Пры найбольш высокай ацэнцы тканіне прысвойваецца назва, сучучная яе радзіме. Так з'явіўся драп «Гродна», тканіна спартыўная «Гродзенская»... Усяго — пяць артыкулаў.

Але самая высокая інстанцыя — спажывец. Той, для каго такімі работніцамі камбіната: і дэсінатар, і ткачыхі, і прадзільщицы, і рабочыя аддзелачных цэхаў, і галоўны інжынер — увесь рабочы калектыв камбіната.

У мінулым годзе калектыв камбіната спраўіў свой дзесяцігадовы юбілей. За юбілейны год было ўведзена больш сарака новых машын, станкоў і апаратаў. Камбінат крок за крокам мяняе старое абсталяванне.

— Мы расцем з камбінатам, — гаворыць работніцы-бракаўщицы. — Разам перажылі і цяжкія часы, калі пастаўщицы падводзілі нас, пакідаючы вытворчасць без сыравіны. А цяпер мы скардзімся, што ўсюды: на дварэ, у праходах, на пляцоўках лесвіц — у нас узышаюцца цюкі шэрсці і валакна. Вядома, малыя ў нас лабазы, няма добрых складаў, але было горш, калі мы цягнулі сыравіну ў цэх проста з калёсаў.

Партыя паставіла перад работнікамі лёгкай прамысловасці задачу: на працягу двух год даць краіне такую колькасць дзіячага адзення, абытку і іншых вырабаў, каб цалкам задаволіць патрэбы насельніцтва. Гродзенскі тонкасуконны камбінат адказаў на гэта выпускам новых асартыmentau тканін для дзяцей, выпускам іншых тканін, прыгожых, светлых таноў, не дарагіх па цене. Калектыв працуе над тым, каб ужо к канцу гэтага года колькасць новых артыкуулаў была не менш дзесяці. На сталах у галоўнага інжынера і дэсінатара ўжо ляжаць узоры новай мяккай тканіны ў прадаўгаватую клетачку.

Перавыконваючы вытворчы план па ўсіх паказчыках, калектыв выконвае сацыялістычныя абавязальствы, узятыя на сябе ў гонар саракавой гадавіны роднай рэспублікі.


...У Мінску, у Доме мадэлей выстаўлены швейныя вырабы: касцюмы, паліто, дзіцячае адзенне. Побач са мной аказалася дама з велізарнымі чорнымі кліпсамі ў вушах і з аголенымі па самыя плечы рукамі, у чорных маленьких пальчатках. Яна бярэ край дзіячага паліто і міла ківае галавой:

— Якое хараство! Ну, вядома — імпарт. Чаму гэта ў нас не навучыліся рабіць такіх тканін? І прыгожа і танна.

Сумненні рассейвае дзяжурны асістэнт. Ён падыходзіць да дамы ў чорных пальчатках і, узяўшы прыгожую бірачку, прымацаваную да мадэлі, паказвае нам.

Там напісана чорным па беламу:

«Паліто для хлопчыка. Выканана з дзіцячага пярэстатканага драпу «Гродна».



Дэсінатар Надзея Торцікаў аглядае матэрыял з новым малюнкам.

СТАРОНКІ мінулага



СТАРОНКІ мінулага... Мы перагортваём іх у памяці — адно за другім паўстae далёкае і такое блізкае. Першыя гады Савецкай улады, поўныя нястач, рамантыкі, бязлітасной барацьбы са старым. Час, які нельга і не павінен забыцца...

Напярэдадні вялікай даты — 40-годдзя Савецкай Беларусі — мне хочацца расказаць крыху аб tym, як станавілася на ногі, як далачалася да новага жыцця вечная працаўніца — жанчына Беларусі. Расказ гэты крыху бязладны і адрывісты. Няхай даруюць мне чытачы часопіса, але гэта адна з незабыўных старонак мінулага.

* * *

Закіпела, забурліла беларуская зямля разам з Вялікім Кастрычнікам. Праз Беларусь праходзіў важнейшы рубеж, значэнне якога ў гісторыі Кастрычніцкай рэвалюцыі вельмі вялікае. Тут, у войсках Заходняга фронта, бальшавікамі вялася велізарная палітычная работа. Салдацкія масы, гарадскія рабочыя, беларуская сялянскае беднае ў напружанай барацьбе, у гарачых класавых бітвах зачыналі Савецкую ўладу. Але нядоўга спачатку праіснавала яна. Зямлю беларускую яшчэ тапталі боты немцаў і белапалякаў. Яшчэ доўга біліся беларускія рабочыя і сяляне ў партызанскіх атрадах і ў рэгулярных чырвонаых войсках. І беларуская працаўніца, якая ўжо ўдыхнула поўнымі грудзьмі паветра Кастрычніцкай рэвалюцыі, нутром сваім адчула, з кім ісці.

Старая беларускія таварышы расказвалі аб сялянках вёскі Гарадзішча, як яны дапамагалі здабываць зброю для партызан у нямецкіх салдат. Успамінаюцца расказы аб Алёне Сопік — адважнай сувязной, якая ў лапцах прыносіла звесткі чырвоным, пеша адмерваючы па 40—50 вёрст у дзень, аў маладой сялянцы Розе Рацінцавай, якая разам з сястрой сваёй Дашай змагалася ў пар-

тызанскім атрадзе Кутузава. Атрад уліўся ў чырвонаармейскую частку, і Роза пайшла на фронт.

У сялянкі Акуліны Сцяпук у вёсцы Калаткевічы Мазырскага павета стаяў тэлефон чырвонаў. Акуліна Сцяпук забясьпечвала партызан ядой і адзеннем. 60-гадовая Ганна Жавель хавала, рызыкуючы жыццём, двух бальшавікоў. А колькі іх было такіх, як старая Ганна, — і старых і маладых, безымянныя загінуўшыя у барацьбе з акупантамі!

Але вось выгналі акупанткую нечысьць з роднай зямлі, і з 11 ліпеня 1920 года пачала сваю новую гісторыю Савецкая Беларусь. І ўсё ж не хутка яшчэ беларускі народ мог перайсці да мірнай работы. Да 1922 года прыходзілася весці барацьбу з бандытызмам, які насаджваўся белапалякамі і кулакамі. Бандыцкія шайкі рабілі налёты, выразалі насельніцтва

мястэчак, забівалі савецкіх работнікаў, спальвалі саўгасы, знішчалі масты.

У такіх умовах, далёка не мірных, даводзілася ў першыя гады змагацца за аздараўленне, за ўздым сельскай гаспадаркі і прымысловасці Беларусі. І ў гэтай барацьбе вялікую ролю адыгрывалі беларускія работніцы і сялянкі, з якімі працавала партыя праз свае жонадзелы.


Дзейнасць беларускіх камуністак, якія аддавалі ўсе свае сілы работе сярод жанчын, павінна быць як належыць ацэнена. Гэта яны горача, настойліва, упартая па ўсіх кутках Беларусі, па яе сёлах, мястэчках, фабрыках, заводах і майстэрнях навучалі, выхоўвалі, вырошчвалі жаночы актыў. Дзякуючы іх энергічнай работе, іх беззапаветнай адданасці партыі дзесяткі і сотні сялянок, работніц, жонак рабочых становіліся ў рады байцоў за новае жыццё.

Дэлегатка Малання Зянкевіч у Чэрвеньскім павеце замяняла хворага мужа яшчэ ў камісіі па харчразвёрстцы, за што яе забілі кулакі. Сваім дзецям яна паказала дарогу ў піянерскую і камсамольскую арганізацыі.

Дэлегатка Антоніш — сялянка, член сельсавета — вынесла з хаты абрэзы, не хрысціла сваіх дзяцей. Гэта адна з «племені» бязбожніц, смела скінуўшых з сябе рэлігійны дурман. У той час трэба было мець для гэтага шмат смеласці.

Армія беларускіх жонарганізатаў была жывою сілай, якая звязвала партыю з масамі работніц і сялянак. Гэта армія ўнікала ва ўсе справы працоўных жанчын. Нажаль, памяць не захавала імёнаў гэтых сапраўдных барацьбітў рэвалюцыі. Многія з іх, вядома, жывыя і працуюць. Успамінаецца заўсёды натхнёная, самаадданая «жонадзелайка» Ганна Сапун, якая пазней загадвала горжонадзелам у Мінску, вучылася і скончыла Інстытут чырвонай прафесуры; цяпер персанальны пенсіянер. Яна, як і загадчыца жонадзела ў Мазыры Клаудзія Нікіціна, наведала не адну самую глухую вёску свайго раёна. І гэтыя дзве, і многія іншыя нашы жонадзельскія сяброўкі крочылі ў ботах па прасёлочных даоогах і трактах, ездзілі на беларускіх «драбінах» ад вёскі да вёскі, усюды несучы слова Камуністычнай партыі.

Пераход да новай эканамічнай палітыкі, харчпадатку, каапераванне сялянства спалучаліся з работай па ліквідацыі



Група дэлегатаў Гомельскай губеранскай канферэнцыі работніц і сялянак. 1920 год.

бандытызму. У 1921 годзе аўтару гэтых радкоў давялося быць членам агітацыйнай тройкі па барацьбе з бандытызмам па Чэрвеньскім павеце (тады Ігуменскім). Памятаеца, як ехалі праз ігуменскія лясы, як у возе пад сенам хавалі вінтоўкі, як з Ігумена, дзе пехатой, дзе на падводзе, наведвалі мястэчкі, вёскі, хутары, склікаючы сходы, праводзячы гутаркі аб барацьбе з бандытызмам, аб кааперацыі. На гэтыя сходы, пераадольваючы страх перад магчымай помстай бандытаў, збіраўся народ, купкай ціснуліся «бабы».

Аднойчы ў вёсцы склікалі сход каля калодзежа. Раптам дзесяці пачуліся стрэлы з абрэзаў, якія яшчэ не ва ўсіх кулакоў адабралі. Пасля стрэлаў, парушыўшы напружанае маўчанне, не просячы слова, згарача выступіла адна з жанчын, і людзі загаварылі. Лёгка стала дакладчыцы. Але яе ўсё ж ніхто не пусціў да сябе начаваць: баяліся. Ноч правялі недзе сярод балота, у закінутай адрэзіне. Сход на плошчы аднаго з мястэчак адбываўся ўвечары пад зарыва пажару: бандыты нешта палілі. Патрэбны былі і вялікая мужнасць, і вера ў Савецкую ўладу, каб вясковыя і mestачковыя жанчыны хадзілі на такія сходы, выступалі, адкрыта ўхваляючы і падтрымліваючы прапановы аб барацьбе з бандытамі, аб выяўленні шаек.

І не толькі гаварылі, а ў са-
мы разгар бандытызму бела-
рускія сялянкі хавалі ад бандыцкага нажа яўрэйскіх дзя-
цей і старых. Сялянкі Лабатая
і Багунова выяўлялі, дзе зна-
ходзяцца банды. Батрачку-
тав. Кірэй бандыты зарэзалі за-
тое, што яна дапамагала атра-
дам у барацьбе з бандытыз-
мам.

Работніца і сялянка ставілі тады на карту сваё жыццё; пе-раадольваючы груз старых звычак, забабонаў і няволі, вы-ходзілі ў бой за будучае шчасце. Яны бачылі, што эка-номіка роднай краіны яшчэ кульгае на ўсе чатыры нагі, што разбурана прамысловасць, спустошаны палі, але ведалі— фабрыкі і заводы ў руках ра-бочых, зямля ў руках сялян! Партыя праз сваіх жонадзелак дапамагла жанчыне разабрацца ў тым, дзе таварыш, а дзе вораг.

З дапамогай жанорганаў і дэлегатак расце сетка пунктаў лікбеза. Вучацца і маладыя, і старыя. І вось першыя карэспандэнцыі ў газеце «Звязда», на «Старонцы работніцы». Яшчэ падпісваюцца: «Рабкорка», «Змейка», «Дэлегатка». Пазней раскрыюцца іх псеўданімы, калі яны будуць пісаць у свой часопіс «Работніца і сялянка».

А пакуль што даводзіцца пі-
саць употай. Адна з селькорак
на першым з'ездзе рабкораў і
селькораў расказвала: «Муж
засне, запаліш лучыну і спя-
шаецца расказаць, дзе ў каго
самагонку выганяюць, як поп-
абірае, якая яшчэ цяжкая баб-
ская доля ў цёмнай вёсцы»...
А колькі паасткаў новага
жыцця адзначаюць рабкоркі і
селькоркі: то чырвоныя хрэсь-
біны, то чырвонае вяселле, то
пішуць пра палявыя яслі, гра-
мадскія суды над самагоншчи-
камі, пра работу камітэтаў
узаемадапамогі, хат-чытальняў,
пра барацьбу са знахарствам.

Перада мной пажоўклыя ад часу нумары часопіса «Беларуская работніца і сялянка» Мінск. 1924 год. Простая вкладка ў дэве фарбы — работніца пад чырвоным сцягам і прытуленая да яе беларуская сялянка. З хваляваннем перачытаеш прывітанне ад заг. жонадзела ЦК ВКП(б) Клаудзіі Нікалаевай новаму саратніку — нашаму часопісу. Успамінаецца радаснае хваляванне з прычыны выхаду першага нумара. Ініцыятары стварэння часопіса — калегія жонадзела ЦК КП(б)Б на чале з душой жонадзела Марусяй Муратавай. У калегіі Лілія Коган, Мар'яна Марэцкая, Паліна Разоўская, Соф'я Шамардзіна. Якай ўрачыстасць, які радасны водгук на прадпрыемствах, ва ўстаноўках.

У сельсаветах па Беларусі толькі 405 жанчын, у райвыканкомах — 4, у кааператыўных органах — 53, а ў камітэтах узаемадапамогі менш ста... Мала! Вельмі мала, але гэта лепшыя з лепшых. Большасць прайшла праз дэлегацкія сходы. Яны гарыць на работе, вядуць за сабой адстаючых. Мала іх. І ўсё ж, азіраючыся назад, нават з пазіцыі 1924 года, ацэнъваеш работу сярод жанчын Беларусі ў пачатку 20-х гадоў як вялікае, глыбокое ўзорванне.

У 1924 годзе адбыўся Першы Усебеларускі з'езд сялянак, які паказаў творчую рэвалюцыйную сілу працоўных жанчын Беларусі.

За сорак год, як у казцы, узняліся на незвычайную вышыню жанчыны Беларусі. У прамысловасці, сельскай гаспадарцы, навуцы, культурыяны ідуць у першых радах будаўнікоў камунізма. І гэтае новае пакаленне жанчын, выхаванае Камуністычнай партыяй, жыве ў шчаслівы час, аб якім марылі, які беззапаветна будавалі актыўісткі першых год Савецкай улады.

С. ШАМАРДЗІНА



Лепшая роўнічніца Мінскага камвольнага камбінату Ганна Клязівіч, уключыўшыся ў спаборніцтва за дастойную сустрэчу 40-годдзя БССР, штодзённа выконвае план на 130 працэнтаў. Яна актыўны грамадскі работнік, член цэхавага камітэта.

Самыя разнастайныя шкатулкі, вазы, пісьмовы прыладак, папя-
росніцы вырабляюць у цэху інкрустацыі арцелі «XVIII парт-
з'езд» г. Жлобіна. Шмат сувеніраў рыхтуюць жлобінскія ўмель-
цы да 40-й гадавіны БССР.

На здымку: інкрустаторы за работай.
Фота Л. Папковича

Фота Л. Папковіча



ПРАЧЫТАЙЦЕ ГЭТУЮ КНІГУ

Дзяржаўнае выдавецтва палітычнай літаратуры нядайна выпусціла ў свет зборнік нарысаў пад называй «Слаўныя большавікі». Кніга ад першай да апошніх старонкі насычана рамантыкай рэвалюцыйнага герайму. Яна расказвае пра жыццё выдатных жанчын нашай краіны—старэйшых рэвалюцыянерак, актыўнейшых дзяячак камуністычнага руху.

Адкрываецца кніга нарысам старэйшага члена партыі — Алены Дзмітрыеўны Стасавай—пра жанчын сям'і Ульяновых. Першае слова прысвячаецца Марыі Аляксандраўне Ульяновай—маці гэтай славнай сям'і рэвалюцыянерай.

Марыя Аляксандраўна была лепшым прыяцелем сваіх дзяцей. Яна ахвяравала ім усё сваё жыццё, ішла за імі ў ссылку, хадайнічала пры шматлікіх арыштах, была верным памочнікам у іх работе, бязмежна любіла і ганарылася імі.

У нарысе А. Д. Стасавай цёпла і пранікнона рассказана пра сясцёр Уладзіміра Ільіча — Ганну Ільінічну і Марыю Ільінічну. Вобразы гэтых выдатных рэвалюцыянерак яшчэ паўнай раскрываюца ва ўспамінах былога камсамольца П. Пасвяніскага, прысвячаных Ганне Ільінічне, і ў артыкуле Н. К. Крупскай аб Марыі Ільінічне.

Людзі старэйшага пакалення добра памятаюць бліжэйшага сябра і саратніка Уладзіміра Ільіча, яго нязменнага спадарожніка жыцця — Надзею Канстанцінаўну Крупскую. Гэтую выдатную прадстаўніцу старой большавіцкай гвардыі добра ведалі работніцы ленінградскіх і маскоўскіх прадпрыемстваў, яе горача любіў увесе народ, ад малога да вялікага.

У нарысе Ц. Баброўскай (Зеліксон) «Надзея Канстанцінаўна Крупская» жыве раскрываецца кіпучая шматгранная дзейнасць Надзеі Канстанцінаўны, яе выдатныя арганізаторскія здольнасці, яе чуласць і скромнасць. Надзея Канстанцінаўна заўсёды была ў гушчы мас. Яна вялікі чалавекалюб. З асаблівай увагай адносілася яна да дзяцей. Вось што піша яна да дзяцяў Інэсу Арманд, з якою ўвесе час вяла перапіску, калі тая жыла са сваёю дзячынкай у Германіі:

«Еш ты як найболей, трэба гэта для дзіцяці, пра тое, каб паняньчыць яго, не даводзіцца мне і марыць, а добра было б. Падумай, прызычайлася б да мяне, ручаняткі



ЖЫЦЦЁ IX—ПОДЗВІГ

працягнула, усміхнулася... Так я хацела некалі дзіця...

...У мяне таксама дзеци заўліся. Па-першае, нейкі карагорад горада Чыты паднёс мне ў першых радках свайго пісма нованароджанае дзіцяня Уладзіміра, а па-другое, гэтымі днямі мне собіла трапіць на Акцябрыйны, і я замест папа дала дзіцяці імя Уладлен — так хацелі бацькі — рабочыя Галутвінскай мануфактуры».

Чытаеш нарыс Ц. Баброўскай, і перад табой паўстае жывая Надзея Канстанцінаўна, такая родная і блізкая.

Чытачы будуць горача ўдзячны складальнікам зборніка А. Д. Стасавай, Ц. С. Баброўскай (Зеліксон) і А. М. Іткінай за тое, што яны ўключылі ў кнігу нарыс аб Клары Цэткін — выдатнай дзяячыні міжнароднага рабочага і камуністычнага руху.

Вядома, што Клара Цэткін лічыла Савецкі Саюз сваёй

другой радзімай. Яна доўга жыла ў нашай краіне, горача любіла яе і шмат добрага зрабіла для савецкага народа. У нарысе А. Іткінай шырокая раскрываецца цудоўны вобраз Клары Цэткін, якая да глыбоўай старасці заставалася на баявым пасту. Вось адзін з фактаў яе адварі і кіпучай дзейнасці.

У 1921 годзе Клара, ужо 64-гадовая хворая жанчына, нелегальна перайшла італьянскую граніцу, каб у Мілане прыняць удзел у работах кангрэсу, на якім была арганізавана Камуністычная партыя Italii.

Вельмі цёпла, воклічамі прывітання сустрэлі ўдзельнікі кангрэсу яе з'яўленне ў зале. У пальмінай прамове на італьянскай мове Клара Цэткін выкryвала здрадніка рабочага класа, заклікала да абароны Савецкага Саюза.

Італьянскія ўлады вырашылі арыштаваць яе пры выхадзе з пасяджэння з'езду.

Аўтамабіль з італьянскімі шпікамі ішоў за машынай, у якую села старая, сівая жанчына. Але як расчараўваліся шпікі, калі з машыны выйшла маладая дзячына. Сівы парык і кій засталіся ў машыне, а Клара Цэткін у гэты час на другой машыне пад'ехала да італьянскай граніцы і перайшла яе.

Чытачу цяжка адарацаца ад кнігі. Кожны нарыс дарагі тым, што аўтар піша пра самых блізкіх яму людзей. Іна Арманд піша пра свою маці — Інэсу Арманд. У гісторыі нашай партыі Інэса Фёдарапа Арманд выступае як адна з выдатных яе дзяячак. З 1904 года яна вядзе актыўную работу большавікападпольшчыка. І ні шматлікія арышты, ні жыццё на нелегальным становішчы ні на хвіліну не пахінулі ёе ўпэўненасці ў перамогу рабочага класа. Інэса Фёдарапа мела вялікую сям'ю — пяцёра дзяцей. Кожай маці зразумела, як цяжка жыць у разлуцы з дзецьмі. А Інэса горача любіла сваіх дзяцей, клапацілася аб іх выхаванні.

З вялікай енергіяй працавала Інэса Арманд сярод жанчын. Пасля рэвалюцыі яна была першай загадчыцай жонадзела пры ЦК партыі. Яе часта можна было бачыць у гушчы работніц.

Але рана абарвалася жыццё выдатнай рэвалюцыянеркі: у верасні 1920 года яна памерла ў Нальчыку ад халеры.

Кніга знаёміць чытачоў з жыццём і дзейнасцю славных рэвалюцыянерак О. А. Варанцовай, В. М. Вялічкінай (Бонч-Бруевіч), М. П. Голубевай, Р. С. Зямлячкай, К. І. Кірсанавай, Л. М. Кніповіч, А. М. Калантай, П. Ф. Кудзелі, К. І. Нікалаевай, К. Н. Самойлавай, С. Н. Смідовіч, Л. Н. Сталь. У кнізе ёсьць два нарысы і аб наших зямлячках: пальмінай большавічкы Веры Кліменцеўне Слуцкай — ураджэнцы Мінска і прафесіянальнай рэвалюцыянерцы Мар'і Майсеевічне Эсен — ураджэнцы Брэста.

У кожным з дваццаці нарысаў паказана яркае, не-паўторнае жыццё чалавекабарацьбіта, салдата рэвалюцыі. Усе яны прайшлі праз царскія турмы, ссылкі і іншыя пакуты. І кожнае жыццё—герайчыні подзвіг, удзячны матэрыйял для вялікіх аповесцей і раманаў.

Прачытайце гэтую кнігу пра людзей, памяць аб якіх не змеркне ў вяках.

М. УЛАДЗІМІРАВА



ПРАПАГАНДЫСТКА

Фама КЛАКОЦКІ

Мал. I. Немагая

Апавяданне

У ВЕЧАРЫ радавы Косця Вепрынцаў (наш ротны паштальён — «вячэрні выпуск апошніх паведамленняў») пад вялікім сакрэтам паведаміў кожнаму аб tym, што заўтра да камандзіра роты прыяджает жонка. Навіна была нечаканай. Нечаканай таму, што мы вельмі любілі нашага капітана і так да яго прызвычаіліся, як толькі можна было прызвычаіцца да самага роднага і блізкага чалавека. Ён заўсёды быў з намі, і мы ведалі, што яму добра з намі так, як і нам з ім, а цяпер — на табе! — прыедзе жонка і адбярэ яго ў нас.

Праўду кажучы, нам бы радавацца, што капітан зажыве цяпер шчаслівым сямейным жыццём, але мы не радаваліся. Нават заўсёды ўраўнаважаны Антон Макляцоў, падышоўшы да радавога Антропава, з жалем паведаміў:

— Ну і справы, брат...

— Што справы? — замахаў Антропаў рукамі. — Папомні маё слова, адбярэ яна ў нас капітана...

— Ну, ты ўжо скажаш, — здзіўлена прабасіў Макляцоў, але не стаў спрачацца.

Так, у гэты вечар мы гаварылі аб прыездзе капітанскай жонкі і — няхай прабачыць нам капітан! — гаварылі па-свойму, па-салдацку.

Мы ведалі гэтую жанчыну. Яшчэ летась Аляксандр Іванавіч, наш капітан, вярнуўшыся з Масквы, дзе ён праводзіў свой адпачынак, паказаў нам яе фатографію. Ужо ў казарме, падрабязна расказаўшы аб Маскве, як бы між іншымі паведаміў:

— На той год ужо не паеду ў Москву. Жонка універсітэт канчае, сюды прыедзе, — і, дастаўшы з кішэні гімнасцёркі фатакартку жонкі, паказаў нам.

Фатографія пабыла амаль у кожнага ў руках. На нас вялікімі, на дзіва чыстымі вачыма глядзела жанчына з ледзь-ледзь узнятym угому носам і цяжкімі косамі, укладзенымі каронай на акуратнай галоўцы. Мы вельмі любілі капітана і ні за што на свеце не маглі сказаць яму тады, што гэтая надта прыгожая і напэўна, мяркуючы па сумленнаму простаму позірку і шчырай даверлівай усмешцы, адлюстрыванай фотаапаратам, добрая жанчына нам адразу ж не спадабалася. Фатакартка ў кожным з нас абудзіла вострае раунівае пачуццё. Мы не маглі пагадзіцца з думкай аб tym, што прыидзе дзень, калі яна,

скончыўшы універсітэт, прыедзе сюды і адбярэ ў нас нашага капітана, любімага ротнага камандзіра.

Ну, вядома, цяпер ужо не здолее ён больш аддаваць усе свае вечары нам, ды і ці выйдзе на валейбольную пляцоўку. А які нападаючы! Справады Рэва ў нашым палку. А гутаркі пра баі-паходы, якія мы вялі выхаднымі днімі на беразе ціхай Камышоўкі? Ці павторацца яны? Наўрад ці!

II

Яна прыехала. Мы яшчэ не бачылі яе, але даведаліся пра гэта адрозу ж, ледзь толькі капітан увайшоў у казарму. Быў ён усё такі ж, як і заўсёды, — высокі, зграбны, у толькі што адпраставаным аблундзіраванні, вясёлы. Але куды падзеліся славутыя капітанскія вусы, густыя, колеру даспелай пшаніцы?

— Бачыў? — сказаў Антропаў Антону Макляцову, калі капітан, прыняўшы рапарт дзяжурнага па роце, зайшоў у канцылярыю.

— Вусы ён не спадабаліся, згліць прымусіла... Што я ка-заў? Пачакай, пабачыш, як яна яго яшчэ на танцы павядзе...

— Як на танцы? Як на танцы? Сёння трэніроўка прызна-чана... — развёў рукамі Макляцоў. — Ты забыў, што заўтра з першай ротай фінал разыгрываем?

Не, ні Антропаў, ні я, ніхто з наших валейбалістаў не забыў пра гэта. А капітан?.. Вось ён выйшаў з канцылярыі і, зауважыўшы Антропава, паклікаў яго да сябе.

— Сёння трэніроўка, не забылі? — пачулі мы слова капітана. — Збор а дванаццатай гадзіне ў спортарадку.

Выходзіць, таксама не забыў! Макляцоў усміхнуўся.

— Эх ты, а кажаш танцы! — весела сказаў ён Антропаву, калі той зноў падышоў.

... А час праходзіў сваёй чаргой. Дні стаялі гарачыя, спякотныя. Кожны раз пасля абеду за дальнім лесам пачынаў сінець край неба, і недзе далёка-далёка чуліся грымоты на-вальніцы. Але даждж аблінаў нас, і ў нашай дашчатай лагер-най казарме было горача і душна.

Аднойчы ўвечары, калі пасля цяжкага вучэбнага дня мы зялі свае няхітрыя салдацкія размовы, да нас завітаў старшина Скамейка і з ім яна — жонка нашага камандзіра. Мы пера-глянуліся.

— Таварышы, — звярнуўся да нас старшина, — на апошнім сходзе крытыкавалі нас, гэта значыць бюро, за дрэнную навукова-прыродазнаўчую пропаганду. Правільна, вядома, крытыкавалі. Ну вось мы і вырашылі... — старшина быў чалавек, пад пару Макляцову, негаваркі. — Караве, мы папрасілі вось Валянціну Васільеўну расказаць пра жыццё на іншых планетах.

Жонка камандзіра вышла наперад і, цярэбячы сваёй ма-ленькай ручкай штыфель лёгкай шэршнікай жакеткі, на якім зязу ўніверсітэцкі ромбік, пачала расказаць пра далёкія, ні-кому з нас не вядомыя зорныя светы сонечнай сістэмы. Гэта было захапляючае апавяданне. Мы слухалі, затаіўшы дыханне.

Так мы пазнаёмліся з жонкай камандзіра. Потым яна пачала часцей прыходзіць у роту. Любы з нас ведаў цяпер, акрамя Палірнай зоркі, яшчэ і Сірыус, і Альфу Цэнтавра, і су-зор'е Гончых Псоў і многае іншае. Валянціна Васільеўна аказа-лася, акрамя таго, выдатнай піяністкай, і цяпер да гутарак пра зорныя светы далучаліся гутаркі пра Чайкоўскую і Моцарта, Танеева і Грыга. А якую цудоўную акампаніятаршу атрымаў у яе асобе калектыв нашай ротнай мастацкай самадзейнасці!

Не, яна не адабрала ў нас капітана. Яна сама, як і ён, так-сама прышла да нас, а неўзабаве ўжо мы лічылі і яе та-кой жа сваёй, як і самога капітана.

III

Я стаяў днявалльным па роце. Ноччу праішла на-вальніца з дажджом, а раніцай зноў над лагерам узышло сонца, і ўжо

Павел ВОРАНАУ

ЗАЯВА Ў ПАРТЫЮ

Цяплом вясны праменны гадаваны,
Я на савецкай бацькаўшчыне ўзрос.
Як родны сын і як салдат адданы,
Табе ўручаю, партыя, свой лёс.

«Прашу прыняць мяне», — дыктуе сэрца,
Рукой, парэпанай ад ветру і дажджу,
Рукою, што аб сталь і цэглу трэцца,
Табе заяву, партыя, пішу.

Выкладваю на гэты аркуш чисты
Я слова палымяныя з душы:
Жыць на зямлі хачу я камуністам,
Змагацца на пярэднім рубяжы.

Яскрава бачу я той зыркі Бераг,
Куды вядзеш ты горды Карабель.
Усім жыццём табе я шчыра веру,
І ўсім жыццём хачу служыць табе.

Пайду вятрам і ліўням насустрэчу,
А здарыцца — ў апошні смертны бой...
Не пахінуся, не скілю я плечы
Пад нашай спраў, даручаных табой.



Мы паспелі забыць аб тым больш, што ён ні з кім з нас па сутнасці і не гаварыў, як раптам (прыкладна, праз месяц з таго дня) ён сам напомніў аб сабе. Здарылася гэта вось як. Косця Вепрынцаў, наш «вячэрні выпуск апошніх паведамленняў», не ўвайшоў, а літаральна ўварваўся ў казарму, размахваючы свежым часопісам.

— Вось глядзіце! — кричаў ён. — Пра нашага капитана тут напісаны і пра яго жонку!

Мы ледзь не зблізілі з ног паштальёна.

На адной са старонак часопіса мы ўбачылі два здымкі. Першы — з часу вайны. Каля маладога салдата, у якім мы лёгка пазналі нашага капитана, сядзіць, сагнуўшыся, дзяўчынка, маладзенькая, маладзенькая, амаль падлетак. Па ўзнятаму ўгору носіку ды па шырока раскінутых упартых бровах дзяўчынкі мы пазналі, хто яна такая, раней, чым прачыталі нарыс, змешчаны пад здымкамі. Так, гэта была яна — цяперашняя жонка нашага камандзіра.

...У суровым сорак чацвёртым годзе, у лесе пад Мінскам, Валя выпадкова знайшла цяжка параненага байца—лейтэнанта Сашу Корабава. Дзяўчына збудавала з яловых лапак будан, пакладаў ў ім юнака і амаль неадлучна знаходзілася каля яго, пакідаючы толькі ноччу, каб прынесці харч. Яна даглядала юнака, перавязвала яго раны, і ён выжыў. А калі летам нашы вызвалілі Мінск, Аляксандр Корабаў зноў вярнуўся ў часць.

Ужо потым, пасля вайны (Корабаў к тому часу канчаў вучылішча, а Валя працавала ў Мінску і вучылася ў вячэрній школе) мададыя людзі сустрэліся зноў і пакахалі адзін аднаго. А пасля і пажаніліся.

...Мы з прагнасцю чыталі скупыя радкі нарыса.

— Ну і справы, — выказаўся Антон Макляцоў.

— Незвычайная жанчына! — за-кончыў Антропаў.

— Наадварот, звычайная, — запярэчыў Макляцоў. — Таксама, выходзіць, ваявала. Жыццё салдату ратавала... — і, павярнуўшыся да Антрапава, дадаў: — А ты што казаў?!



Анань ВЕРАБЕЙ

Жаночыя руки


Калі агнём у твар дыхнулі дзоты
І грудзі мне, як жарам, апякло,
Я ўпершыню адчуў усёй істотай
Жаночых рук пяшчоту і цяпло.

Ад куль шалёных з матчынаю ласкай
Яны мяне выносілі у тып,
На раны клалі белыя павязкі,
Дамоў пісалі за мяне лісты.

Таму заўсёды пры сустрэчы цёплай,
Пры поціску жаночае руки
У памяці ўсплывуць баі, акопы,
Засланы дымным полагам блакіт...

І бачу тую самую, здаецца,
Перад сабой жаночую далонь,
Працягнутую цераз дым, агонь,
Каб мне жыццё уратаваць ад смерці.

Ясная Паліяна



Пакой са скляпеннем, дзе Талстой пісаў «Вайну і мір».

9 верасня спаўняеца 130 год з дня нараджэння вялікага рускага пісьменніка Льва Мікалае-віча Талстога. У нашай краіне, напэуна, не знайдзеца чалавека, які б не ведаў ці ніколі не чуў пра Льва Талстога. Таксама мала хто не ведае і не чуў пра Ясную Паліяну.

Ясная Паліяна — гэта, паводле слоў сына Льва Талстога, Сяргея Львовіча, «не толькі месца, дзе нарадзіўся Талстой, дзе ён правёў большую частку свайго жыцця, дзе была напісана большая частка яго твораў... — гэта тое месца, адкуль ён чэрпаў багаты матэрыял для сваёй творчасці, матэрыял, які выліўся пад яго прытом у мастацкія апісанні і вобразы»...

У Ясной Паліяне ўпершыню

сустрэўся ён з бытам, норавамі і бясправным становішчам рускага працоўнага народа. І каб хоць у нейкай меры палегчыць лёс падлеглых яму сялян, Талстой ужо ў 1849 годзе арганізаваў у сябе школу для сялянскіх дзяцей і бальніцу для народа.


Мастак Несцераў ва ўспамінах гаворыць: «У Ясной Паліяне ўсё клекатала каля Льва Талстога,—ён сабой, сваім духоўным багаццем, вялікім сваім талентам, мімаволі адроваў усіх, хто сустракаўся з ім...»

У «сакратарскай», а часам і ў зале, штодзённа разбіралася шматлікая карэспандэнцыя, якая звязвала Ясную Паліяну з усімі куткамі свету.

Тут, акружаны ўжо сусветнай славай і павагай, Леў Талстой перажыў шмат гадзін і дзён самага высокага захаплення і натхнення, якія толькі можа прынесці чалавеку творчасць. У Ясной Паліяне напісаны ім «Вайна і мір». Тут пісаліся «Уваскращэнне», «Анна Карэніна» і лепшыя яго апавяданні. Тут перажыў ён і самыя горкія, самыя трагічныя моманты расчараўвання і поўнага разладу з усім тым, што яго акружала...

«Ад'езд мой засмуціць цябе, шкаду аб гэтых, але зразумей і павер, што я не мог зрабіць інакш. Становішча маё ў доме становіщца, стала няцерпным. Акрамя ўсяго іншага, я не могу больш жыць у тых умовах раскоши, у якіх жыву, і раблю тое, што звычайна робяць старыя майго ўзросту: адыхаўшы з мірскага жыцця, каб жыць у адзінстве і цішыні апошнія дні свайго жыцця.

Калі ласка, зразумей гэта і



Дом-музей у Ясной Паліяне.


не едзь за мной, калі і даведаешся, дзе я».

Гэта былі апошнія радкі, напісаныя [28 кастрычніка 1910 года] Львом Талстым уноч яго адыходу з Ясной Паліяны—назаўсёды.

Ясная Паліяна нашых дзён—эта шматгалосае апавяданне пра Талстога. Яго вядуць дрэвы, пасаджаныя яго рукамі, лясныя сцежкі, якімі ён хадзіў, заўсёды неразлучныя са сваімі задумамі і тварэннямі, книгі, чытаныя ім і напісаныя...

На здымках (унізе злева направа): Ясная Паліяна; кабінет, у якім Л. М. Талстой быў у апошні дзень свайго жыцця ў Ясной Паліяне; магіла Талстога.

Фота У. Дагаева.





Дом культуры ў Слуцку.

ПРА ГРЫСЯ Гурына (ніхто з маладзейшага пакалення нават не ведае, што на свеце быў такі Грысь) унуку — і тыя ўсяго толькі і чулі, што іх дзед аднойчы праваліўся разам з чараном у печ... Так і шуснёу на гаршкі і чыгуны — праста ў агонь. Ледзь выцягнулі старога, ледзь адратавалі—добра, што пажару яшчэ не нарабілі, не спалі хату...

Каюся, некалі ў дзяцінстве апавяданні пра гэтую дзедаву прыгоду страшэнна пачапалі і выклікалі нямала смеху... Але бяда натрапіла Грыся Гурына тады, калі ён быў ужо стары і нікуды няварты, калі, апроч цёплага чарана, ужо нічога ў жыцці яму не патрабавалася...

А быў жа час, калі ні хто іншы, як ён, разам з братам Ігнатам, на гэтым самым месцы, дзе зараз стаіць вёска, павалілі першую яліну, потым высеклі цэлую паліянку і пабудавалі першую хату... А затым ужо, калі іх, як маладыя суравежкі, палезлі ў радок і хаты суседзяў.

Круты і прыжымісты чалавек быў Грысь. Хоць і малодшым лічыўся ў сям'і, але контроль над засекам і кублам вёў ён. Жонка і браціха пікнучы баяліся. Старэйшая ў сям'і нявестка, Ігнаціха, без Грысевага да зволу гаршка заскварыць не адважвалася... У пост, праўда, было прасцей: сушаныя грыбы, цыбуля, кіслая капуста—усё гэта расло, сушылася і салілася на месцы. Траціліся хіба на тараноў толькі ды на алей.

Здаралася, праўда, што і раскашэльваліся.

— То мо' сёння пакладу ў капусту цэлага тарана?—нясмела скажа, бывала, да Грыся Ігнаціха.

— А што гэта сёння за свята такое, што мала адной галавы, дык аж цэлага тарана?..—не пакідаючи хрысціца ў куток на багоў, толькі і перапытала Грысь.

— Ды вербная ж нядзелька сёння...

— Ну, калі вербная нядзелька, дык кладзі цэлага тарана...

Цэлы таран быў падзеяй!

...У тых, хто сёння носіць піанерскія

гальштуки, ды і камсамольскія значкі, гэта можа выклікаць вясёлы смех, а то і зусім недавер'е... И нельга будзе пакрыўдзіцца. Но і само слова «таран» неяк зусім выйшла з ужытку.

Выйшлі з ужытку не адны «тараны». Выйшлі з ужытку лапці—гэты спрадвечны «лазовы сімвал» вёскі.

Згас, сканаў і адышоў у нябыт «свет» старога смешнага Грыся і яшчэ мільёнаў такіх жа Грысяў...

Людзі, якім яшчэ не так даўно «стукнула» па 35 год, лічыць сябе пажылымі, вядома, не згаджаюцца. Аднак яны добра памятаюць некаторыя, вельмі адметныя, вехі на новым шляху, па якіх ішло і іхніе ўласнае жыццё.

...У хаце ўдавы Іваніхі дзень у дзень збіраюцца на вячоркі хлопцы і дзяўчата. У Іваніхі троі дачкі. Усе, як на падбор, прыгожыя дзяўчата—і поўная воля. Тут ніхто не забараняе співаць новыя савецкія песні, якія штодня прыносяць адзіны ў вёсцы камсамолец Толя Барабоўскі. Ніхто не забараняе чытаць вясёлія і, як крапіва, пякучыя вершы і байкі нікому дагэтуль невядомага тут Кандрата Крапівы... Старая Іваніха або скрабе бульбу на заўтра, або на калаўротку прадзе кужаль дачкам на пасаг. Яна толькі пасміхаецца, назіраючы за моладдзю. Да чаго ж удалы хлопец гэты Толя! Скіне скураную чорную «тужурку», паправіць бліскучую папружку цераз плячо на сіней сатынавай кашулі... Ніводнага хлопца такога на вёсцы німа. Такіх бы зяцёў дочки толькі і жадаць... Але хто аддасць за яго дачку? Ні кала, ні двара.

...Толя, не здагадваючыся пра Іванішны думкі, уладна ўзнімае руکі—і ўся ўвага моладзі прыкоўваецца да іх.

Яшчэ ўзмах — і старая Іванішына хата, здаецца, вось—вось рассыплецца ад дружнага ўсплеску маладых бадзёрых галасоў.

«А куда ты, паренёк,
А куда-а ты?

Не ходил бы ты, Ванёк,

Во солдаты!

В Красной Армии штыки,

Чай, найдутся,

Без тебя большевики

Обойдутся»...

Трэба было б папярэдзіць, каб не так моцна співалі. Але дзе ты ім скажаш, калі яны співаюць ужо другую песню — пра атрад камунараў... У Іваніхі сціскаецца сэрца, і вочы непрыкметна напаўняюцца слязмі. Яна выцірае іх ражком хусткі і на нейкі час забывае нават пра свой калаўротак.

«Навстречу к ним вышел палач-генерал:
— Готова ль глубокая яма?...

— Пред нею стоим мы на самом kraю —
Стреляйте ж вернее и прямо»...

Яна не вельмі разумее, хто гэтыя камунары, чаго яны хацелі і як яны трапілі ў бяду. Аднак сэрца ёй беспамылкова падказвае: гэта ж такія людзі былі! Ваявалі за зямлю і волю — для ўсіх...

«Вы землю хотели — я землю вам дал,
А волю на небе найдете»...

«Бáты, кáты — гэта ж трэба, ніякай літасці да людзей»...

Песні змяняюць адна другую. Аднак ніхто з дзяўчат не сядзіць без справы. Адны прадуць, другія пруткамі вяжуць. Толькі хлопцы без занятку. І таму ўрачыста сумны матыў хутка змяняецца вясёльм прыпейкам або баявым гімнам бязбожнікаў: «Мы не паклонімся богу—бога стварыў чалавек»...

— Цыфу на такія спевы,— злуецца тады ўжо Іваніха.— Вам жа бог так зробіць, што гэтыя вашы дурныя языкі па распухаюць, як калоды. Паглядзіце, дзе вы сядзіце...

І сапраўды, моладзь адсунула стол і размясцілася вакол лямпы на лавах — якраз пад абразамі — пад Міколай-угоднікам і Варварай-вялікамучаніцай...

— Нічога не зробіцца, цётка, з нашымі языкамі. Вось пабачыце,— супакойвае яе Толя.

— І чаму цябе толькі вучаць у гэтым камсамоле?.. — дакарае яго Іваніха.

Яна стаўляе калаўротак у куток (да заўтрашняй раніцы) і сама лезе на печ: чым абы што слухаць ды гнявіць бoga, лепей заснудць...

А моладзі яшчэ не да сну. У Толі ёсьць думка зрабіць пастаноўку: п'есу ён сам знайдзе, а сярод хлопцаў і дзяўчат хіба не знайдзеца акцёраў?

І доўга яшчэ гарыць у Іванішынай хаце лямпа, доўга тут яшчэ хвалюцца маладыя галасы і кіпяць маладыя сілы. Ім цесна ўжо ў адной гэтай хаце, і яны шукаюць сабе невядомага яшчэ выйсця і прастору.

РА і СЁННЯ

Нарыс

...Другая старонка тых часоў — лікбезы. У нашай школе, дзе ў адным пакой за высачэзнымі партамі (ледзь відаць нашы галовы) размяшчаўца ўсе трои групы, будучы вучыцца дарослыя хлопцы і дзяўчата... Вось будзе смехата!

Раніцай мы, малыя, ідзем з кніжкамі, спыткамі і алоўкамі, а вечарам яны там сядзяць (для іх нават кніжкі спецыяльныя склалі) і, як і мы, пішуць літары і чытаюць пра трактары і калгасы...

А нам, малым, смешна. Лічацца дарослыі, на вечарынках скачуць, з намі нават размаўляць не хочуць. А як прыдзеца ў школе... Тут ужо не схаваеш ад нас ні «энэздэ», ні «зэдэ» ў спытаку. Усё знайдзім і, калі захочам, на ўсю вёску абняславім...

...Прыпамінаецца, які перапалох, якое «смутене умов» выклікалі ў нашай вёсцы такія дзве падзеі, як першая «нямая» кінаперасоўка і радыёнавушнікі.

Наўрад ці знайдзеца цяпер хоць адзін з тых першых кінагледачоў, які б здолеў складна, ці хоць прыблізна перадаць змест той «нямой» падзеі, якая, дарэчы, яшчэ і рвалася кожныя пяць хвілін.

Але якое гэта мела значэнне ў парапінні з усім тым «светам», у якім спрадвеку жыла вёска! Па белым палатні (экране) рухалася, як жывая, чарада авечак. Хадзіў і свістаў пугай пастух, бегаў і брахаў сабака — яго памочнік. Потым у руках жанчын мільгалі нажніцы — авечак на палатне стрыглі!

Не так даўно, у той жа сваёй Даманшчыне, мне давялося чуць, як дыктар калгаснага радыёузла тройчы напамінаў калгаснікам, што а дванаццатай гадзіне дня будзе дэманстрацца фільм для дзяцей «Вогненныя вёрсты», а ў сем і дзесяць вечара будучы сеансы трэцій серыі «Шіхага Дона»...

Вы думаеце, што гэтае паведамленне больш уразіла Даманшчыну, чым тыя «нямія» авечкі, пастух і сабака?

Ніколькі.

Ці можа вы думаеце, што ў Даманшчыне (адной толькі з брыгад калгаса-мільянера імя Калініна — на Случчыне) не ведаюць, або не любяць Шолахава і яго «Шіхага Дона»? Зусім не!

Ахвотнікаў на ўласныя вочы ўбачыць і да канца перажыць лёс шолахаўскіх герояў знайшлося нямала. Грузавая машина ледзь змясціла ўсіх жадаючых.

...Яшчэ ў гады майго дзяцінства такія слова, напрыклад, як «канцэрт», і блізка калі вёскі не хадзілі. А зараз іду я па вуліцы пасля того, як дарослыя паехалі на трэцюю серыю «Шіхага Дона», і чую, адзін узрэз (яго не ўзялі на «дарослае» кіно), яшчэ не астрыўши ад крыўды на бацькоў, кажа другому:

— Нашы паехалі на кіно, дык чорт іх бяры, няхай едуць... А мы затое хадзем слухаць у нас канцэрт.

І сапраўды пайшлі слухаць канцэрт па зайўках маракоў. Павярнулі, відно, рычак, і ўся невялічкая Даманшчына патанула ў хваліх мора, якое раскінулася недзе далёка, далёка адсюль...

Гэта зноў міжвольна выклікала ў памяці той дзень, гадоў каля трыццаті назад, калі «гарадскі» зяць старой Тодарыхі наладзіў у цешчынай хаце радыё з навушнікамі.

Таксама, як і на першае кіно, ішла тады ўся Даманшчына падзівіцца і ўпэўніцца, што дзве чароўныя чорныя скрынікі і сапраўды ўмеюць гаварыць чалавечай мовай і нават співаць ды іграць на гармоніку...

А цяпер ужо нікога нічым не здзівіш...

Мы сядзелі са старой Тодарыхай у новай хаце, якую нядыўна пабудавалі яе сын з нявесткай, і ўспаміналі тыя далёкія дні.

— Але, голубка, не той свет і не тыя людзі пайшлі... Гэта ж сядзіш ты ў хаце, а тут табе ўсё расказваюць, усё тлумачаць... Здаецца, і паміраць цяпер людзям не трэба. От, каб толькі яшчэ адно навучыліся, каб старасці не было ды хваробы рознай... Каб ты, чалавек, не рабіўся бездапаможным і нікому не патрэбным... А каб трymаўся! Ды каб яшчэ вайны не было...

От, гэта праўда!

Зразумець старую Тодарыху няцяжка. Гэтак думаете кожны стары чалавек: каб як толькі адолець старасць! І гэтак жа — каб не было вайны — хоча кожны. І тая маці, у каторай, як і ў старой Тодарыхі, сын загінуў без вестак, або на вайне, і тая, у каго сыны толькі падраслі, толькі радуйся на іх цяпер ды чакай добрых нявестак у хату.

* * *

Добрых нявестак...

І гэтае паняцце, як і ўсё на свеце, таксама мае свой адносны сэнс.

Расказываюць, што ў старога Грэсія — з яго пачынаецца наша размова — хоць сам ён быў і гарбаты, была вельмі прыгожая жонка. Успамінаюць, што пра сваю долю Грэсіху некалі так гаварыла: «Яго калецтва мяне брала, а маё харство за яго ішло»...

Ішло, бо не магло прывесці ў пасаг каяня і карову, не магло ўзяць за сабою надзела зямлі...

І наўрад ці была добраі гэтая прыгожая беспасажніца-нявестка.

Цяпер ад «добраі» нявесткі патрабуецца іншае. Няхай толькі клапоціцца пра



Калгас «Гігант» Слуцкага раёна Мінскай вобласці мае 9 аўтамашын. На здымку: шафёр калгаса А. Т. Матус (злева) і старшыня арцелі В. А. Казлоў каля нядыўна набытай «Волгі».

У калгасе імя Кірава Мусіцкага сельсавета Слуцкага раёна Мінскай вобласці будзе ўзведзены калгасны клуб на 300 месц. Будаўнікі абавязаліся здаць яго да 40-й гадавіны БССР. На здымку (злева направа): падсобная рабочая В. Матыльская, мулляр Н. Багамазаў і брыгадзір П. Купрэйчык.

Фота П. Наватарава.



Шырх

сына (вядома, і старых, свёкра і свякруху, шанаваць павінна), ды, калі пойдуць дзеци, будзе клапатлівай маткай. Каб не абы як хадзілі, а дагледжаныя, чысценікія, каб і штонікі, і сукеначкі, і банты — усё, як у людскіх дзяцей, было...

А пасаг? Ат, пасаг. Ціперашимі светам, калі дзяўчына пападзе ў добры калгас, ды сама будзе мець спраўныя рукі, то і клопат з тым пасагам. Усё нажывецца.

Праўда, цяпер абы чаго не нажываюць людзі.

Гарадскія шафы, нікељаваныя ложкі, мяккія канапы і крэслы — гэта не «калгасная ідылія» — гэта тыя адметныя рысы рэальнага калгаснага быту, якім ужо цяпер мала каго здзівіш... Праўда, трэба быць справядлівым да канца: у тых калгасах, дзе людзі не баяцца працы, дзе яе паважаюць і дзе іначай — як без працы — не ўмеець жыць.

...У калгасе імя Калініна святкавалі дзянькі — Дзень ураджаю. Выпіць і закусіць можна, вядома, усюды: і ў хаце сеў, і ў клубе сабраў людзей. Але свята не ў адной ядзе і выпіўцы. Калінінцы атрымлівалі медалі «Удзельніку Усесаюзной сельскагаспадарчай выстаўкі» і грашовыя ўзнагароды. А гэта ўжо — разам з даждынкамі — падвойнае свята. Ну, а калі так, дык і адсвяткаваць трэба як мае быць.

Сяргей Сямёновіч Паляшчук — старшыня калгаса — наконт гэтага мае сваё меркаванне. Летась Дзень перамогі святкавалі ў Барэцкім лесе. Хіба кепска было?

Дзень ураджаю вырашылі святкаваць у Буслаўскім бярозавым гаі, на траўцы, у цінку. І стол чырвоны цаставілі, і прэзідым абрайлі, і прамовы гаварылі... Але тут, на вольным паветры, пад бярозамі, усё гэта мела свой адметны паэтычны характар.

Атрымалі грашовыя ўзнагароды і медалі дзесяцікласніца Жук Надзяя, калгасніцы Гурыновіч Ніна, Корзун Зоя, Балвановіч Надзяя... І яшчэ многа дзяўчат і жанок з усіх брыгад — усіх не пералічыш.

«Павестка дня» працягвалася ўжо за белымі абрусамі, пасцеленымі ў цінку на зялёнай мураве...

А позна вечарам, калі старэйшыя прыкметна прытаміліся, у калгасным клубе дэмантравалі кінафільм.

Заўтра быў выхадны — нядзеля — і ніхто вельмі не спяшаўся дадому...

* * *

Пра ўсё гэта прыемна пісаць і расказваць, асабліва таму, хто нарадзіўся ў вёсцы, вырас у ёй і звязаны з ёю кроўнай сувяззю.

І вось таму, што сувязь гэтая кроўная і што ты ніяк не можаш быць абыякавым, не хочацца маўчаць і пра тое, што не-применна коле вока, што ў нейкай ступені «змазвае» дасягненні.

«На адзежцы сустракаюць» — кажа народная прыказка. А па дарозе і па вуліцы ходзяць і ездзяць... Праедзьце вы ў любую вёску калгаса імя Калініна (і не аднаго толькі яго!), і вы ўбачыце, як яны перабудоўваюцца. Новыя пяціценкі пад гонтай і шыферам, весела пафарбаваныя ажаніцы, зашклёныя веранды... Так і хо-чадца сказаць: вёска мяняе свой твар.

Але гэта будзе праўда не да канца. Паспрабуйце вы праісці па вясковай вуліцы (ці праехаць па прасёлочнай дарозе!) пасля дажджу. Загадзя запасайцесь гумавымі ботамі вышэй каленаў...

Не падмітаюцца, не прыбіраюцца ніколі вуліцы, а часта і двары калгаснікаў і калгасныя!

Не ў мэтах ідэалізацыі мінулага, а як даведку, мушу сказаць: а вось гадоў дваццаць пяць — трыццаць назад кожную субботу (перед выхадным) малая з кожнай хаты бралі ў рукі венікі і граблі і, як падлогу, выскрабалі вуліцы і двары. І безумоўна, такога бруду не было. А зараз, глядзіш, месіць яго жывёла, ходзяць і не зважаюць людзі... А моладзь, дык тая на веласіпедах «аб'яджае» (зараў жа мала дзе знайдзеш хату без веласіпеда)... Глядзіш на ўсё гэта, і робіцца балюча і сорамна: электрычнасць прыйшла ў вёску, радыё гаворыць, тэлебачанне ўжо не наўніна, а згрэбсці з-пад ног бруд, наладзіць вуліцу, засыпаць дарогу (каб не ламаць калгасных машын) — гэта ніяк не ўдаецца...

Як прапанову, хацелася б сказаць старшыням калгасаў і брыгадірам: час падумаць ужо і пра гэтыя «дробязі»! Магчыма, нават раз-другі і ў парадку загаду. Падымадзь культуру сяла, дык падымадзь! Тым больш у калгасах-мільянерах!

Некалькі слоў пра лазні. Нажаль, не ўсюды і не зусім яшчэ канулі ў мінуўшчыну тыя абставіны, якія вымусілі не-калі Кандрата Крапіву пісаць верш на гэту тэму. Ад Барысава да Слуцка, гаварылася ў ім, людзі мыюць цела двойчы на год: пад вялікдзень і пад каляды. І пасля яшчэ, калі кладуць у дамавіну...

У калгасе імя Калініна лазні пабудавалі. Але зайдзіце вы ў гэтыя лазні... Быццам нельга прызначыць нейкага аднаго чалавека (або па чарзе), які б апальваў і прыбіраў у ёй... Хаця б вымытаў смеце, якім «падпёрты» дзвёры прадбанікаў.

І яшчэ адно «балючае» пытанне.

Некалі, да вайны, у часы маладосці майго пакалення, не было, як зараз, ні клуба, ні стацыянарнай кінаўстаноўкі. Не прыядзжалі да нас і артысты з канцэртамі. І ўсё ж моладзь імкнулася і ўмела правесці час цікава.

Мы тады самі былі «артыстамі». Самі, без рэжысёраў, развучвалі і ставілі паста-ноўкі, наладжвалі канцэрты. І, дальбог, нас, кажучы мовай акцёраў, ахвотна сустракалі, нам алладзіравалі... Чаму ж разом калінінская моладзь у гэтым сябе не праяўляе.

Ці не таму, што ўсё зараз «падносіцца» гатовенкае? А дзе свае музыкі сярод моладзі, дзе свае акцёры, дзе спевакі?

Дзе яны, тыя «агенчыкі», якія, бяс-спрэчна, маглі б тут успыхнуць яркім полыменем?

Хэцацца верыць, што маладыя агенчыкі ўспыхнуць, асветляць і яшчэ больш упрыгожаць жыццё, падараванае ўсім нашым людзям Савецкаю ўладай.

Хочацца верыць!

КАЛІ Надзяя прышла з візкінога вечара з атэстатамі сталасці, яе маці, Мар'я Іванаўна, з затоненым хваляваннем спытала:

— А цяпер куды, дачушка?

Надзяя задумалася. Перакінуўшы тоўстую тугую касу з грудзей на плячу, яна падышла да акна, за якім на далёкім узгорку раскінулася будынкі жывёлагадоўчага гарадка, і, у задумені пазіраючы на іх, ціха адказала:

— Яшчэ не ведаю... Падумаць трэба.

Маці заспяшалаася было да выхаду, бо час прыйшоў кароў даіць, але, быццам нешта ўспомніўшы, падышла зноў да Надзі:

— У вас усё для шчасця ёсць, толькі часам вы самі не ведаецце, чаго хочаце. Мы і аб пачатковай школе не маглі марыць, а вам дзесяцігодкі мала. Усё імкнечеся ў горад. А што ў тым горадзе? Грукат, шум, цесната. Ні табе прастору, ні раздолля. Мне калі часам давядзенца пабываць у Магілёве, дык і адзін дзень цяжка вытрымаць. Усё цягне дадому.

— Мама! — нецярпліва азвалася Надзяя. — Навошта ты мне ўсё гэта гаворыш? Ці не сама некалі настайвала, каб я абавязковая на доктара вучылася. А дзе гэта магчыма? Толькі ў горадзе, бо ў вёсках пакуль што інстытуту няма.

Маці зразумела, што сказала лішніе і зусім не тое, што хацелася, і на гэты раз выйшла з хаты.

Надзяя бачыла, як маці націнкі пайшла праз агароды на ферму. Звычайна Надзяя ў такі час разам з маці, а то і адна хадзіла даіць кароў, але сёння было не да гэтага. Яе непакоіла думка, што нечым абраўла маці, і ў той жа час надакучліва звінелі слова сябровак: «Паедзем у горад. Ты ж выдатніца і ў інстытут абавязковая паступіш».

Надзяя аддалася ўспамінам. Яшчэ ў восьмым класе марыла яна пра вучэнне ў інстытуце. Думала, што будзе настаўніцай, але потым захапілася прафесіяй урача. Быў і такі час, калі яна канчатковая вырашыла стаць інженерам-канструктаром, хоць зусім не ўяўляла машын, якія ёй прыдзецца канструяваць. Але ўсё гэта былі дзявочыя лятункі, якія не пакінулі глыбокага следу. І чым менш заставалася часу да выпускных экзаменаў, тым

У АКАДЕМІЮ

больш неакрэслена ўяўляла яна свой далейшы жыццёвы шлях.

Немалы ўплыў мелі на дзяўчыну мясцовыя абставіны. Маці шмат год працаўала на ферме. Пасля школы Надзяя бегла да маці, прыглядалася, як яна доіць кароў, потым навучылася выпойваць цялят. Аднойчы маці затрымалася на пасяджэнні праўлення, і Надзяя сама падаіла кароў. Ей спадабалася, што каровы слухаліся, стаялі спакойна, а загадчык фермы нават пахваліў за ўменне спраўляцца са справамі дарослых. З таго часу дачка часта начала замяняць маці, і ніхто таму не пярэчыў. Ды хіба можна было сказаць што-небудзь благое школьніцы, якая працаўала ад душы. Нічога дрэннага не сказаў і старшыня калгаса, калі аднойчы ўбачыў, што замест маці каля кароў заўхавешца дачка. Ен не толькі не пакрыўдзіў, але нават не то ўсур'ёз, не то жартам сказаў:

— Відаць, прыдзецца табе працадні налічваць і дадатковую аплату выдаваць.

А ўжо ў той год Мар'я Іванаўна Кондзерава па надоях малака ішла ў радах перадавых даярак раёна. И Надзяя адчувала, што ў гэтым была частка яе працы, старання і клопату.

Не прайшла бяспледна для Надзі і другая, не менш важная акалічнасць. Яна добра памятае, як сумна было вечарамі ў іхным спаленім у часе вайны Забалоцці. Жахліва выглядала тады ферма. Каровы, коні, свінні мясціліся ў напалову разбураных хлявах з саламянімі стрэхамі. А цяпер? Цяпер німа ніякага падабенства да таго, што нідаўна бачыла Надзяя. Вёска адбудавалася ўдоўж і ўшыр. Па вуліцах на высокіх слупах павіслі электрычныя, тэлефонныя і радыёправады. У цэнтры вёскі прасторны клуб. Тут і кіно, і канцэрты, і лекцыі. Летнім часам з Масквы і Ленінграда ў Забалоцце з'язджаюцца дачнікі. А на ўскрайку вёскі выстраіліся мураваныя стайні, аборы, свінтарнікі. На кармакухні гудуць электраматоры. Ад яе да фермаў працягнулася падвесная дарога. «На гарадскі манер зажылі!» — успомніліся Надзі слова суседа, які аднойчы прывёз дамоў адразу люстроную шафу, ло-



Надзяя Кондзерава.

жак нікељаваны, электрапрас і электрачайнік.

...На вуліцы прагула аўтамашына. Надзяя адварвалася ад думак і глянула ў акно. Начало змяркацца. Па вячэрній вуліцы зазялі ліхтары.

Знаёмы з дзяцінства малюнак у момант развеяў сумныя думкі. Надзяя яшчэ не ведала свайго рашэння, але ўжо адчувала, што яно надыходзіць — правільнае і канчатковае. Як і раней, калі была яшчэ маленькай дзяўчынкай, Надзяя скочыла праз акно на вуліцу і пабегла да маці.

...У кароўніку, ярка асвятленым электрыкай, пахла сырэдом і свежай канюшынай. Даяркі ў белых халатах адносілі ў кладавую вёдры пеністага малака і злівалі там у бітоны.

У варотах смяюцца і перашпітваюцца аб сваіх дзяўчыных сакрэтах Жэні Суравежкіна і Валя Васіленка. Ужо з паўгадзіны будзе, як яны прыгналі з пашы кароў, але дамоў не ідуць. Ім не менш, як і самой Надзі, хочацца ведаць, які надой будзе ўвечары.

Да ўчарашняга дня для падкормкі кароў выдавалі па 3 кілаграмы муکі. Сёння мука на ферму не паступала. Замест мука кароў начали падкорміваць ранкам і апоўдні зялёны канюшынай. Надзяя загадзя падлічыла, што канюшына па ўтрыманні бялкоў і цукру павінна перавысіць муку, калі замест ранейшай падкормкі даваць кожнай карове кілаграмаў па сорак — пяцьдзесят зялёны масы. И Кондзерава карміла кароў канюшынай увесь. Але адна справа разлікі, другая — практика.

— Цікава, колькі дасць сёння Венера? — не церпіцца Суравежкінай.

Венера — лепшая карова

ў групе Надзеі Кондзеравай. Яна вельмі рэагуе на корм. Як па барометру можна даведацца аб надвор'і, так па ўдойнасці Венеры ўстанаўляюць якасць падкормкі і стараннасць пастухоў.

— Венера дала сёння 24 кілаграмы, — паведамляе Надзяя.

— Гэта ж на паўтара больш учарашия! — удачлівіе Васіленка.

— Значыць, улетку і без мука абыйсціся можна, — заключае Жэні. — Толькі канюшынкі не пашкадуй.

— Не пашкадуем, — запэўнівае сябровак Надзяя.

З таго памятнага дня мінула больш года. У яе разважаннях з'явілася сталасць і дзелавітасць, хоць, як і раней, у брыгадным клубе нікому ў песнях і танцах не ўступала.

— Свой шлях у жыцці знайшла! — жартуе маці.

І вось як гэта стала. Два гады назад калгас набыў цёлак кастрамской пароды. Да ручылі іх лепшай даярцы — Мар'я Іванаўна. Летасць кастрамікі першы раз цяліліся. І хоць не было ўволю падкормкі ды ніякіх загонных прыёмаў выпасу жывёлы пастухі прызнаваць не жадалі, Мар'я Іванаўна з дапамогаю Надзі ад кожнай першацёлкі надаіла па 2174 кілаграмы малака.

Восенню Мар'я Іванаўне прапанавалі пайсці ў адпачынк. Паўстала пытанне, каму даручыць догляд кастрамічак. І вось тады старшыня калгаса, Іван Васільевіч Сеслікаў, прапанаваў гэтую справу Надзі.

— А ці не надта маладая дзяўчына для такой сур'ёзной работы? — засумняваліся члены праўлення.

— Маладая, але з галавой! — адказаў старшыня і настаяў на сваім.

На кастрамічак Сеслікаў ускладаў вялікія надзеі. Ад 25 цёлак, набытых з такім цяжкасцямі, павінны вырасці, разлічваў ён, значныя статкі племяніных кароў на ўсіх фермах калгаса. І зараз усё залежыць ад таго, хто іх будзе даглядаць.

У калгасе німала стараных даярак, якія трymаюць першынство па раёну. Але большасць — жанчыны ў гадах і не кожнай давялося скончыць хоць бы пачатковую школу. Тому нялёгка ім укараняць новыя прыёмы дагляду і ўтрымання жывёлы.

Так і стала Надзяя Кондзерава самастойнай даяркай, а Жэні Суравежкіна і Валя Васіленка — пастухамі племянінога статку.

Раней Надзі, калі яна дапамагала маці, здавалася ўсё

вельмі проста. Але цяпер яна пераканалася, што гэта далёка не так.

Неяк каровы пачалі з дня ў дзень збаўляць малако. Надзяя ўстрывожылася і павялічыла рацыён, стала часцей паіць. Але нічога не дабілася. Не да сну было дзяўчыне. І толькі неякі ноччу, у часе бяссоніцы, мільганула ў яе маланкай здагадка: «А ці ёсць у карытах соль?».

Сярод ночы Надзяя кінулася на ферму. Аказалася, што і сапраўды ў карытах не было солі-лізунца. Чаму так сталася, было невядома: ці хто захацей пажартаваць, ці можа наўмысна выграб соль. Прышлося ноччу патурбаваць загадчыка, каб адчыніў кладавую і выдаў соль.

— Толькі не трэба думаць, што ад вады малако прыбывае, — тлумачыць даяркам Надзяя. — Вада развівае апетыт, карова больш паядае і лепш засвойвае корм. А без солі карова мала п'е вады. Вось вам і дыялектыка, або ўсеагульная ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць з'яў у работе даярак, — дадае Надзяя нібы у жарт.

Надзяя часта расказвае даяркам аб tym, які ўплыў на стан і развіццё цяляці мае мінеральная падкормка цельнай каровы, або чаго варта на пашы тая ці іншая трава, якім растворам можна апрысніць карову, каб да яе ў спякоту не прыставалі авадні і муhi.

— Не горш ветэрынара ўзаатэхніцы разбіраецца, — хваляць Надзю пажылыя даяркі. — Не крыўдна, што па надоях абставіла ўсіх нас.

За паўгода Надзяя Кондзерава надаіла ад кожнай каровы па 1 500 кілаграмаў малака. Такога паказчыка яшчэ німа ні ў адной калгасной даяркі раёна. У гонар 40-годдзя БССР Надзяя дала слова давесці надой да 3 500 кілаграмаў малака і не сумніваецца, што сваё абавязацельства выканае. Цяпер у сярэднім ад кожнай каровы яна атрымлівае па пуду малака ў суткі.

А што датычыць заўвагі пажылых даярак, то яны не памыліліся. Хоць і не была Надзяя Кондзерава дагэтуль ні ветэрынарам, ні заатэхнікам, але прац некалькі год такім спецыялістам будзе. Яна канчаткова выбрала сваю професію. Па пущёўцы і рэкамендациі праўлення калгаса падзе вучыца ў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію.

М. АНЮКОУ

Калгас «Юны камунар»
Чавускага раёна
Магілёўскай вобласці.

Зладзейка



Суад ДЭРВІШ

A ГНІ вялікага горада! У багатых, фешнебельных раёнах і ў бедных, жабрацкіх кварталах гарачь яны. Кожны агонь гарыць па-свойму.

Гэты час, калі дзень уступае ночы свае правы, поўны таямніц. І кожны, нават самы маленъкі, мігатлівы агенчык, што зазязу ў вячэрнім змяркенні, уяўляеца яшчэ адным жывым сэрцам, якое б'еца ў грудзях горада. За кожным акном свой агенчык, свая гісторыя.

Гэта розныя гісторыі, непадобныя адна на другую; ёсць сярод іх сумныя, поўныя пакут, ёсць радасныя і вясёлыя.

Па вузкай вуліцы з тратуарам, які разваліўся, ледзь цягнучы ногі, у стапта-

ных пантофлях, ідзе бабулька. На яе плячах стary, падраны шалік. У адной руцэ — дошка, пад цяжарам якой згінаецца яе старэчае цела, у другой — невялікі клунак.

— Што яшчэ сцягнула, матуля Айшэ? — скаліць зубы рабаценісты хлапчук, што прытуліўся ля вітрыны бакалейнай крамкі. На твары яго тоўсты пласт бруду, і толькі зубы ззяюць сліпучай белізной.

— Што яшчэ сцягнула, матуля Айшэ? Гэтыя слова паўтараюць усе дзеці квартала — і маленъкія падшыванцы, што ганяюць мяч па пустыры, і дзяўчынкі, якія гуляюць у косці на старой

Мал. А. Лур'е

Апавяданне

Суад Дэрвіш, апавяданне якой мы друкуем, адносіца да плеяды пісьменнікаў Турцыі, якія сваім талентам і жыццём служаць справе прагрэсу і дружбы паміж народамі. Нарадзілася Дэрвіш у 1903 годзе ў сям'і прафесара Стамбульскага ўніверсітэта. Атрымаўшы хатнюю адукацыю, яна вымушана была з прычыны бяспраўнага становіща жанчыны ў Турцыі выехаць за граніцу. У Берліне Дэрвіш атрымлівае вышышую адукацыю, далучаеца да єўрапейскай цывілізацыі. З тым большаю сілай уразіла яе па звароце становішча роднага народа, жыццё жанчыны-турчанкі. І ў сваіх апавяданнях, наведах, раманах яна ярка апісвае бяспраўе равесніц, якія ўсё яшчэ носяць чадру, пакутуюць за кратамі гарэмаў, пазбаўлены права не толькі галасаваць, але нават размаўляць з мужчынай. У творах «Прэтэндэнты на руку Бехірэ», «Грэх Фацьмы», «Эмінэ» яна пабуджае сваіх герояў актыўна ўмешвацца ў жыццё, змагацца за сацыяльнае раўнапраўе і дэмакратычныя свабоды.

Пісьменніца ўзімае голас у абарону простых, пакутуючых жанчын. У рамане «Фасфарычная Джэўрые» яна расказвае пра дочак працоўнага народа, якіх бяспраўе, галечка, беспрацоўе штурхаюць на вуліцу.

Сваю першую кнігу апавядання «Чорная кніга» пісьменніца выпусліла, калі ёй не было яшчэ і дваццаці год. З той пары і па сёння Дэрвіш выступае паслядоўным барацьбітом за шчасце свайго народа.

У 1937 годзе Суад Дэрвіш наведала Савецкі Саюз і ў 1945 годзе апублікавала кнігу «Чаму я прыяцель Савецкага Саюза», у якой выступае за дружбу паміж СССР і Турцыяй.

каменны лесвіцы, і нават прыдуркаваты ваданос Мехмед.

— Што яшчэ сцягнула, матуля Айшэ?

Але кпіны дзяяцей ужо даўно перасталі хваляваць старую. Вось ужо дзесяць год кожны вечар, шлёпаючы старымі пантофлямі, ідзе яна дамоў, абыякавая да ўсяго, што адбываеца навокал.

...Вузкі калідор асвятляеца дрэнненькім начніком, прымацаваным да сцяны. У цэнтры — пераносная печ, на ёй, шыпучы і разносячы чад, смажыца рыба. Перад печчу сядзіць тоўстая жанчына. Насупраць — маладая; яна корміць малога грудзьмі.

Матуля Айшэ ідзе калідорам. Яна ўпершыню бачыць гэтую маладую жанчыну: мусіць, новая кватарантка з перасяленцаў. Так, відаць, недарма ж да яе слыху даносіца надтэрэнуты голас:

— Вось гэтая старая карга, якая толькі што прыйшла, не прывітаўшыся, — зладзейка... Пойдзеш куды-небудзь — замыкай дзвёры мацней, каб нічога не прапала.

Дрыготкая рука чыркнула сярнічкай. Агонь загарэўся і асвятліў убогі, брудны, запушчаны пакойчык. Старая лягла на ложак ля сцяны. Пагладзіла рукой нуючае цела, якое вось ужо трывцаць адзін год знаходзіць тут сабе прытулак.

Так, у кожнага агенчыка ў гэтым вялікім горадзе свая гісторыя. І гэтая брудная сцена і гэтае цымянае свято было сведкамі жорсткай драмы. Зрэшты, аб ёй цяпер ніхто не памятае.

Вось ужо доўгія дзесяць год старую мучаць, называючы зладзейкай. А ці ведаюць людзі, колькі ў жыцці беднай матулі Айшэ было смутку, пакуты і слёзы.

Зусім маладзенькай выдалі яе замуж за нялюбага. Зарабляў муж мала, затое многа піў. Вечарамі, калі прыходзіў да моў, ён здзекаваўся з Айшэ, прыдраўшыся да якой-небудзь дробязі, а то і без усякай прычыны.

У тыя гады ў яе былі цудоўныя каштанавыя валасы, чароўныя цёмныя очы і далікатная скура. Аднойчы ўвечары, калі Айшэ пасля мыцця бялізны вяртася дадому, ёй загарадзіў дарогу малады чалавек, сусед. Ён сказаў:

— Відаць, ад лёсу не ўцячэш, а я ведаю, ты мой лёс. Кінь мужа і перабірайся да мяне.

Айшэ была маладая, а хлопец такі прыгожы...

Айшэ пакінула дом. Мужу паняволі прышлося згадзіцца на развод.

Гэтае кароткае замуства было самай шчаслівай паласой у жыцці Айшэ.

Але шасце яе было такое кароткае! Не пражылі маладыя людзі і года, як Айшэ стала ўдавою. Муж маляваў фасад нейкага высокага будынка, паслізуўся, упаў і разбіўся на смерць.

І зноў для Айшэ пачалося жыццё, поўнае змагання з голадам, холадам, нягодамі. Жанчыне, якая чакае дзіця, даводзіцца асабліва цяжка, а Айшэ чакала...

Колькі разоў яна клалася спаць галодная, колькі разоў думала накласці на сябе рукі! Але ні голад, ні роспач не змаглі забіць яе. І аднойчы зімовым вечарам Айшэ нарадзіла дзяўчынку. Гэта было не дзіця, а нейкай пачвара: цела, пакрытае валасамі, галава больш тулава, крывыя ногі.

Айшэ спачатку было непрыемна браць дзіця на рукі. Але паступова ў яе матчыным сэрцы аббудзілася любоў. І яна паблубіла сваё дзіця таксама, як любіць сваё дзіця ўсякая маці, а можа быць нават больш, бо яе любоў жыла побач з жалем.

Калі Айшэ вярнулася з бальніцы, усе шкадавалі яе, самыя паважаныя ў квартале людзі прымалі ўдзел у яе лёсে.

Яны якраз і садзейнічалі прымірэнню Айшэ з першым мужам. Ці кахаў ён гэту жанчыну? Гэтага ніхто не ведаў. У кожным разе, зрабіў выгляд, што пра-бачыў ёй. І Айшэ згадзілася зноў вярнуцца да яго, разумеючы, што інакш ёй не пракарміць дзіця. Калі нават здарвой бяздзетнай жанчыне немагчыма знайсці работу, дзе ж было ўладзіцца ёй, з дзіцем на руках!

Муж Айшэ, ці то з-за рэўнасці, ці з помсты, стаў яшчэ больш грубы, больш жорсткі, чым раней. І на долю Айшэ і яе дзіцяці выпала шмат пакут.

Дзяўчынка падрасла, але хадзіць не навучылася: у яе аказаліся паралізаванымі ногі. Так і расло беднае дзіця, не ўстаючы з пасцелі.

Айшэ, каб пракарміць дачку, хадзіла мыць бялізну, працавала з апошніх сіл.

... Прайшлі гады.

Айшэ нібы пагадзілася з вечнай галечай, з жорсткасцю мужа. Дачка, як і раней, не ўставала з пасцелі. У яе былі жорсткія кучараўыя валасы, з велізарнага рота тырчэлі тупыя жоўтыя зубы. Акрамя таго, у дзяўчыны чамусьці яшчэ пачырванела і ўздулася правая шчака, і няшчасная вельмі пакутавала.

Муж Айшэ пастарэў. Зарабляў ён менш і ўсе гроши праціваў або пра-гульваў. Здаралася, ён па некалькі дзён не з'яўляўся дома. А калі прыходзіў, то толькі для таго, каб раздабыць грошай у жонкі. Ён не адчуваў нікакай прыхильнасці да яе, нікага жалю да дзіцяці. А дачцэ Айшэ тым часам рабілася ўсё горш і горш.

Маці больш не хадзіла мыць. Не таму, што не хацела пакідаць хворую адну, а праста ад заўсёдняга недаядання аслабела і не магла ўжо добра працаваць.

І вось аднойчы ў халодны лютайскі дзень, калі ў дому не заставалася больш ні яды, ні вугалю і хворая, лежачы ў пасцелі, стагнала, калоцячыся ад болю і холаду, Айшэ адчула, што не ў сілах чуць гэтая жальбы. Яна выскакыла з пакоя, вырашыўшы перш за ўсё знайсці мужа, які шмат дзён не з'яўляўся дома.

Ён аказаўся, як звычайна, у карчомцы. Айшэ паслала за ім хлапчука.

— Бакалейшчык і вугальшчык больш не даюць на павер, — сказала мужу Айшэ.

Вочы старога наліліся крывёй. Маліць яго аб дапамозе было дарэмна. Што ж рабіць? Айшэ папрабавала прасіць міласціну, але нейкі скнара, нават не глянуўшы на яе, упікнуў:

— Здаровая жанчына, а папрашайнічаеш!



Дома няшчасная дзяўчына, галодная і халодная, сустрэла яе словамі:

— Мам, прынесла вугалю?

— Але, мая дзетка, — схлусіла яна,— зарас запалю.

— Хутчай запалі. Замерзла я, хоць бы крыху сагрэцца.

У адчай Айшэ зноў выскакыла на вуліцу. Яна не памятала, як апынулася ў краме вугальшчыка. Выбраўшы момант, калі гаспадар быў нечым заняты, яна паспрабавала схаваць некалькі кавалкаў вугалю ў шаль, накінуты на плечы.

Яна была неспрэтыканай зладзейкай, руки ў яе дрыжэлі, і вугальшчык а сразу ж заўважыў учынак старой жанчыны. Айшэ, знясіленая ад холаду, голаду і старасці, не зрушыла з месца... Тады яна ўпершыню трапіла ў паліцыю. Паколькі было позна, яе пакінулі там да раніцы, «пакуль не прыдзе камісар». Толькі на другі дзень, у поцемках, яна вярнулася дамоў. Расчыніла дзвёры і крыкнула:

— Сандыка!

Маўчанне...


Айшэ падышла да пасцелі і з крыкам рухнула на падлогу: дачка была мёртвай.

З того часу вось ужо дзесяць год яе называюць зладзейкай. Усе, нават муж. П'яны, пачаўшы сварку, ён крычыць ашалела:

— Зладзейка! Зладзейка!

Агні вялікага горада... Кожны агенчык гарыць па-свойму. Час, калі дзень уступае ночы свае правы, поўны таямніц. І кожны, нават самы маленькі, мігатлівы агенчык, што зазіў у вячэрнім змярканині, уяўляеца яшчэ адным жывым сэрцам, якое б'еца ў грудзях горада. І за кожным агенчыкам свая таямніца, свая гісторыя.

Пераклад з турэцкай мовы.
(Часопіс «Советская женщина»).



Жаночыя вобразы ў творчасці І. С. Тургеневага

Да 75-годдзя з дня смерці пісьменніка

НІ У АДНОЙ літаратуре свету жаночыя вобразы не займаюць такога высокага, ганаровага становішча, як у рускай літаратуре; ад мудрай і прыгожай Васілісы з народных казак да горкаўскай Нілаўны — маці-рэвалюцыянеркі — жанчына ў рускай літаратуре заўсёды была ўзорам маральнага хараства.

У раскошнай галерэі жаночых вобразаў асабліва многа цудоўных партрэтав стварыў Іван Сяргеевіч Тургенев. Сапраўды славу рускай жанчыне спявалі кнігі Тургенева.

А. М. Горкі гаварыў, што кнігі Тургенева вучылі і вучаць паважаць сяброўку, выдатную рускую жанчыну, любіць у ёй чалавека, таварыша ў цяжкай рабоце будаўніцтва рускай зямлі.

Тонкі псіхолаг, вялікі мастак рускай прыроды, І. С. Тургенев паказаў духоўнае абдукцінне, цвёрдыя характеристары і палымяне сэрца рускай жанчыны.

Ужо ў першым значным творы Тургенева «Запісках паляўнічага» выявілася захапленне аўтара ўнутраным хараством, велічу духу прыгоннай сялянкі і абурэнне за яе рабскую долю.

Паводле слова В. Г. Бялянскага, Тургенев «зайшоў да народа з такога боку, з якога дагэтуль да яго ніхто не заходзіў... З якою спагадай і лагоднасцю аўтар апісвае нам сваіх герояў, як умее ён прымусіць чытача палюбіць іх ад усёй душы!».

Пісьменнік паказаў прыгонных сялян разумнымі, таленавітымі і маючымі ўсе права «людзьмі звацца».

У апавяданні «Ермалай і млынарыха» апісваецца трагічны лёс дваровай дзяўчыны Арыны. Красуня з вялікімі сумнымі вачымі, яна спраўна служыла ў паноў Звярковых. Але вось па загаду пані ёй стрыгуць касу і высылаюць на вёску. Увесе «грэх» яе быў у тым, што яна хацела выйсці замуж за любага.


Каго з чытачоў не хваляваў вобраз Лукар'і з апавядання «Жывія мошчы»? Яшчэ нядаўна яна была першай спявачкай і танцоркай на вёсцы, цяпер, разбітая паралічам, з акасцянемі суставамі, яна нерухома ляжыць на жабрацкай пасцелі. Але колькі ў ёй душэўнай стойкасці, аптымізму, любіць да людзей! Як тонка, паэтычна адчувае яна хараство прыроды!

Калі аўтар пытае Лукар'ю, што б яна хацела, каб палегчыць свой лёс, яна просіць, каб дапамог сялянам, заступіць за іх. Ні слова аб себе.

«Запісках паляўнічага» можна назваць памій у прозе, дзе апісваецца ясны розум і вялікае сэрца прыгоннага селяніна.

Ужо сучаснікі, простыя рускія людзі, былі поўны ўдзячнасці пісьменніку за апавяданні, напісаныя ў іх абарону.

Сам Тургенев успамінаў: «Па дарозе з вёскі ў Москву, на адной маленькой станцыі, вышаў я на платформу. Раптам падыходзіць да мяне двое маладых людзей; па касцюму і па манерах наўшталт мяшчан або майстравых. «Дазельце даведацца, — пытае аўтар з іх,—



І. С. Тургенев.

вы будзеце Іван Сяргеевіч Тургенев!»— Я. «Той самы, што напісаў «Запіскі паляўнічага»! — Той самы. Яны абодва знялі шапкі і пакланіліся мне ў пояс. — «Кланяемся вам, — сказаў аўтар з іх, — у знак павагі і ўдзячнасці ад імя ўсяго рускага народа».

Раманы І. С. Тургеневага — гэта шырокая панарама рускага жыцця 40—70-х гадоў XIX стагоддзя. У іх пісьменнік імкнуўся паказаць прагрэсіўнае ў рускім жыцці, ствараў вобразы станоўчых герояў, чыкі высакародны прыклад выхоўваў чытача.

І найбольш станоўчых герояў Тургенев знаходзіў сярод жанчын. Тургенеўскія герайні ненавідзяць пошлых, нікчэмных людзей; як да святла, цягнуцца яны да ўсяго высакароднага, узвышанага.

Наталля Ласунская — дзяўчына моцнага, раушчага характеристару, здольная адчуваць глыбока і моцна, пакахала Рудзіна. Яна захапілася яго рамантычнымі ідэаламі, свободаю любівай пропаведдзю: «...Дзіўныя вобразы, новыя светлыя думкі так і лілісці светлымі струменямі ёй у душу, і ў сэрцы яе, узрушеным высакароднай радасцю вялікіх адчуванняў, ціха ўспыхала іскра захаплення».

Не задумаўчыся, яна пайшла б за любым куды хочаш, адкінула б саслоўныя забабоны. Наталля гаворыць: «Жанчына не толькі здольна зразумець самаахвяраванне, яна сама ўмее ахвяраваць сабой».

Тым больш горкім было яе расчараванне: «Мне балюча тое, што я ў вас ашукалася... Пакарыцца! Дык вось, як вы выкарыстоўваеце на справе ваши тлумачэнні аб свободзе, аб ахвярах...» — гаворыць яна Рудзіну.

Калі Наталля Ласунская давялося пакарыцца, то Ліза Каліціна — герайня «Дваранскага гнязда» — па-свойму пратэстует: страціўши надзею на асабістое шчасце, Ліза ідзе ў манастыр; яна не хоча жыць сярод брудных маральных вылюдкаў.

Савецкія жанчыны далёкія ад рэлігійных герайні «Дваранскага гнязда», але яе маральная чыстата, вернасць абавязку, любоў да людзей і патрабаванія сябе не могуць не выклікаць у нас захаплення.

У гэтым рамане, як і ў іншых, Тургенев з глыбокім хваляваннем апісвае абдукцінне чыстага дзяячага кахання, марное лепшыя яго моманты; вы як бы чуеце біцё маладога ўсвятаўнага сэрца.

У канцы 50-х гадоў XIX стагоддзя руская моладзь чакала ад літаратуры паказу новага героя, здольнага на рашучыя дзеянні за вызваленне народа. І Тургенев чула адгукаецца на новыя патрабаванні грамадства. Ён піша раман «Напірэдадні». Тая праца дзейнага добра, якою была ахоплена душа герайні рамана Алены Стакавай, выказвала настроі лепшай часткі рускай моладзі.

Н. А. Дабралюбаў, аналізуячы раман у артыкуле «Калі ж прыдзе сапраўдны дзень», пісаў: «У ім адбіўся трывожны смутак па нечым, тая амаль несвядомая, але вялікая патрэба новага жыцця, новых людзей, якія ахоплівае цяпер усё руское грамадства».

Эгаістычнае шчасце, шчасце толькі для сябе не магло задаволіць Алена. Яна шукала магчымасці стварыць шчасце вакол сябе, бо не ўяўляла не толькі шчасця, але нават спакою ў акружэнні гора, пакуты і беднасці.

Алена супротакаецца з балгарыным Інсаравым, які прысвяціў сваё жыццё вызваленню радзімы ад турэцкага ярма. «Вызваліць сваю радзіму, — гаворыць Алена, — гэтыя слова і вымавіць страшна — такія яны вялікія!»

Алена і Інсарав пакахалі адзін аднаго, і яна едзе разам з ім. Калі Інсарав па дарозе памірае, Алена адмаўляеца вярнуцца да родных і застаеца вернай справе жыцця Інсарава.

Расія чакала сваіх Інсаравых, якія вызвалілі б яе ад «кунутраных турак» — ад памешчыцкай і самадзяржжаў.

Рашэнне Алены прысвяціць сябе справе жыцця Інсарава ўспрымалася ў Расіі як заклік да самаахвяравання ў імя вызвалення Расіі.

Рускія дзяўчыны, ступаючы на шлях рэвалюцыйнай барацьбы, бачылі ў Алене Стакавай свой узор.

Рэвалюцыянер-бальшавік Сцяпан Шаумян, рапачы жонцы прачытанаць «Напірэдадні», пісаў: «Пастарайся стаць падобнай да яго герайні».

Тургенев не быў рэвалюцыянерам, але калі ён не спачуваваў іх мэтам, то спачуваваў ім як асобам.

Павагай і захапленнем перад герайчным жыццём дзяўчыны-рэвалюцыянеркі прасякнуты верш у прозе «Парог». Ведаючы, якія выпрабаванні і нястачы чахаюць на гэтым цяжкім і цярністым шляху, дзяўчына смела вырашае аддаць сваё жыццё святой справе рэвалюцыі.

«Што можна сказаць аб усіх творах Тургенева! — гаварыў пісьменнік рэвалюцыйнай дэмакратыі М. Я. Салтыкоў-Шчадрын. — ...Пасля прачытання іх лёгка дыхаецца, лёгка верыцца, цёпла адчуваецца, чуеш выразна, як маральны ўзровень у табе ўзнімаецца... у думках благаслаўляеш і любіш аўтара».

П. ЦІМАФЕЕЎ,
кандыдат філалагічных навук.

Аб рannіх здольнасцях дзяцей

«ДАРАГАЯ РЭДАКЦЫЯ!

Наша двухгадовая дачка Танечка ведае напамяць многа вершай і песень. Прычым яна зусім беспамылкова перадае мелодыю такіх складаных і, безумоўна, цяжкіх для яе рэчаў, як «Партыя—наш рулявы» або «Падмаскайная вечары», ужо не кажучы пра вядомую «Елачку»—яе Танечка спявает зусім свабодна.

І нам, бацькам (ды і суседзі так гавораць), здаецца, што эта для яе яшчэ рана. Больші таго, нас эта яшчэ і непакойць: ці не шкодна часам для дзяціці такое ранне развіццё? І як нам лепш быць: можа не трэба спявачь пры дзяўчынцы, не трэба чытаць і расказваць ёй многа, бо яна запамінае і сама лёгка пераказвае і вершы і казкі?

Вельмі просім рэдакцыю часопіса адказаць на наша пытаннне.

З прывітаннем бацькі Тані — ГАЛІНОУСКІЯ.

Рэдакцыя задавальняе гэтую просьбу, змяншаючы ў адказ на яе артыкул R. Вадэйкі.

Нярэдка ў дзяцей рана выяўляюцца здольнасці. Выпадкі таленавітасці пароўнальная рэдкія. Паколькі методы выхавання таленавітата і неталенавітата дзяціці ў прынцыпе аналагічныя, дазволім сабе абмежавацца прыкладамі ранніх таленавітасці.

Вялікі аўстрыйскі кампазітар Моцарт у 4 гады іграў на клавесіне і складаў мелодыі, у 6 год напісаў канцэрт для фартэпіяно, а ў 11 год — оперу. Шасцігадовы Моцарт ужо карыстаўся сусветнай славай, а к 14 гадам быў выбран членам вядомай Філарманічнай акалэміі ў Балоні... Рымскі-Корсакаў ужо ў 2 гады меў дасканалы музычны слых і добрую музычную памяць. У Рэпіна вельмі рана выяўліся яркія, не па ўзорству развітая мастацкая здольнасці...

Гісторыі вядомы факты і ранняга развіцця паэтычных здольнасцей і талентаў. А. С. Пушкін склаў свой першы верш у 7 год, а Гётэ ў 8 год пісаў ужо п'есы.

Мы ведаем нямала прыкладаў ранняга выяўлення выключных здольнасцей і ў дзяцей, якія выхоўваюцца ва ўмовах савецкай рэчаіннасці. Не так даўно (2 красавіка 1958 г.) у «Комсомольской правде» была апублікавана цікавая заметка В. Мар'яноўскага «Задачка дзядзі Піфагора». Аўтар піша аб выключным матэматычным таленце 7-гадовай дзяўчынкі маскічкі Соні Лернер. Бацька дзяўчынкі ў гутарцы з Мар'яноўскім паведаміў:

«Выяўлілася гэта выпадкова, гады 3 назад. Наш сын Вова старэй за Соню на 5 год. Няк учвары не ладзілася ў яго з арыфметычнай задачкай. Яна

і сапраўды трапілася наяўгая: трэба было вылічыць плошчу сцен, вылічыць плошчу вокнаў і падлічыць, колькі трэба заплатіць за шпалеры. І раптам Соня гаворыць: «А я ведаю — 560 рублёў». Напрабавалі даць ёй другую задачку — рашыла. А потым аказалася, што наша Соня рашае ў памяці прыклады з дробамі...».

На Беларусі шырокая вядома імя Крысціны Паплаўскай. Выключная музычная таленавітасць дзяўчынкі выявілася ўжо ў 3 гады. Спеціяльная камісія з відных беларускіх кампазітараў і работнікаў музычна-сцэнічнага мастацтва прызнала ў трохгадовай Крысціны рэдкую таленавітасць, цудоўную музычную памяць і абсолютны слых. Яна добра выконвала «Сурок» Бетховена, «Калыханку» Моцарта і рад іншых твораў.

У чэрвені 1958 г. многія чулі цікавую перадачу Мінскага радыёвузла пра Люсю Лях — дзяўчынку з выключным талентам. У тры гады яна навучылася чытаць і пісаць ад суседскіх дзяцей. Разам з імі вучыла літары і чытала па складах. У пяць год Люсі пачала складаць вершы і кароценькія апавяданні, у шэсць паступіла ў Маладзечанскую музычную школу, дзе паказала свае выключныя музычныя здольнасці (сама складала мелодыі). Мяркуючы па бібліятэчных абанементах, яна прачытала больш 600 кніг. Маленькая паэтэса напісала каля сотні вершаў. Цыкл яе вершай будзе апублікаваны ў абласной газеце «Чырвоны сцяг».

Аб паэтычным таленце дзяўчынкі можна меркаваць хоць

бы па яе вершу «Прыход вясны»:

«Посмотрішь в окошко — был солнечный день. Вдруг поднялась, закружилась метель....

Злишься ты, злая старуха-зима,

Хлопья бросаешь в прохожих, в дома,

Хочешь, как будто, ты нас обмануть,

Силу январскую хочешь вернуть.

Только напрасно: силы слабы,

Как ни метешь, а дороги черны.

Слышишь, под талым снежком ручеек

Нам подает уже свой голосок?

Зимний убор, отряхая с ветвей,

Ёлочка ждет перелетных гостей.

Солнышко дольше и ласковой светит.

Кто же прихода весны не заметит?»

Што ж трэба разумець пад таленавітасцю чалавека? Ці трэба садзейнічаць далейшаму яе развіццю, калі яна выяўляецца ў раннім дзяцінстве, ці не пашкодзіць гэта дзяціці? Нарэшце, якія могуць быць агульныя прынцыпы выхавання таленавітых дзяцей?

Любы нармальны чалавек валодае тымі ці іншымі здольнасцямі. Але таленавіты не ўсякі. Іменна таму, што ў таленавітай асобы ёсьць усе здольнасці для пасляховага выканання пэўнай дзейнасці, яна заўсёды паказвае ў ёй лепшыя вынікі, чым большасць людзей.

Здольнасці і таленавітасць у спадчыну не перадаюцца. У спадчыну могуць быць пераданы толькі тыя ці іншыя анатама-фізіялагічныя асаблівасці (вялікая ці малая адчувальнасць нервовай сістэмы, некаторыя асаблівасці ў будове галасавых звязак, зрокавага апарата і г. д.). Але задатак яшчэ не ёсьць сама здольнасць.

У Соні Лернер, Крысціны Паплаўскай і Люсі Лях таленавітасць выявілася так рана таму, што анатама-фізіялагічны задаткі іх здольнасцей трапілі ў спрыяльнія ўмовы для развіцця. У развіцці матэматычнай таленавітасці Соні Лернер вялікую ролю адыграў бацька, які даваў ёй рашаць задачы.

Развіццю музычнай таленавітасці Крысціны Паплаўскай садзейнічала музычнае акружэнне ў сям'і, а потым заняткі ў музычнай школе. Паэтычны талент Люсі Лях развіваўся не толькі з дапамогай бацькоў, якія часта чыталі ёй вершы, але і дзяцей-першакласнікаў, ад якіх Люсі навучылася чытаць.

Такім чынам, здольнасці развіваюцца толькі ў пэўных умовах, іх трэба выхоўваць з дзяцінства. Без практыкавання здольнасці з задаткаў не разаўющца.

Бывае, што вялікія здольнасці ў чалавека выяўляюцца позна. Гэта тлумачыцца тым, што толькі ў пажылым узросце ён меў спрыяльнія ўмовы для іх развіцця. Прафесар Касцюк у адной са сваіх работ прыводзіц цікавы прыклад. Грамадзянка Гусева, авалодаўшы граматай толькі пасля Вялікай Каstryчніцкай рэвалюцыі, на 40-м годзе свайго жыцця, у 73 гады абараніла доктарскую дысертацию. Вядома таксама, што выдатныя здольнасці ў пісьменніка Аксакава выявіліся на 56-м годзе жыцця, а Вальтер Скот напісаў свой першы раман у 43 гады.

Бацькі павінны ведаць, што калі іх дзеці ў раннім узросце не маюць асаблівых здольнасцей, то гэта не дае нікага поваду адносіць іх да катэгорыі няздольных або малаздольных.

Аднак вельмі небяспечна, калі бацькі, заўважыўшы ў дзяціці здольнасці або таленты, прымушаюць яго займацца звыш меры, адбіраюць у яго дзяцінства.

На пытанне аб тым, ці не шкодна для дзяціці ранне выяўленне здольнасцей і таёжне ж ранне іх выхаванне на базе выяўленых задаткаў, мы можам сказаць толькі адно: бацькі, якія маюць такіх дзяцей, — шчаслівія людзі і іх аваўязак — садзейнічаць далейшаму развіццю ў свайго дзяціці рана выяўленых здольнасцей. Шкодна не ранне выяўленне здольнасцей або таленавітасці, а адсутнасць нармальных умоў для іх развіцця.

МАМА, ПАЧЫТАЙ!

Сяргей ГРАХОУСКІ

Мал. Р. Грамыкі

Дождж ішоў




Наляцелі камары,
Дождж пачаўся на двары,
Мы зайшлі у сенцы,
Селі ля аkenца.



Нам Пятро спачатку
Загадаў загадку:
«Мой кравец заусёды колкі,
Бо на ім тырчаць іголкі,
На спіне, баках і шыі,
Але імі ён не шые.
Як завецца мой кравец?
Хто адкажа — маладзец».



Закрычаў Міколка:
— Гэта, мабыць, ёлка.



Я сказаў каротка:
— Шчотка!

Адгадаў Сярожа:
— Гэта, мабыць, вожык!

— А цяпер мая загадка! —
Закрычала раптам Натка. —
Два кружочки і цвічок
Маюць вострыя язычкі.
Есць яна у кожнай хаце
І ў майстэрні, на варштаце.

Вера ВЯРБА

Зайка

Шэры зайка
У лесе плакаў,
Бо на зайку
Дожджык капаў.

Які ж холад
Зайку ўвосень!
Сеў пад елкай,
У жальбе просіць:

«Дайце мне, беднаму
Зайцу, на лапкі
Цёплыя боцікі,
Шубку ды шапку,

Дайце мне морквы,
Лустачку хлеба;
Болей нічога
Зайцу не трэба».

Першы выпаліў Платон:

— Гэта, мабыць, патэфон.

А Платонава сястрычка
Кажа:

— Маміны нажнічкі!

Падыйшла чарга мая,

Загадаў загадку я:

«Стайць аднаногі ў зялёным халаце,
А добра прыгледзішся — лата на лаце».

— А дзе ён стаіць

На двары ці у хаце? —

Падумаўшы трошкі,

Пытаецца Каця.

Усе замаўчалі

І кажа Сцяпан:

— Дык гэта ж, вядома,
Капусты качан.

А потым сястрычка Міколава, Ала,
Такую загадку усім загадала:

«Не кашуля і не світа,
Але скроена і сышта,
Языка яна не мае,
А гаворыць, як жывая».

Заспяшаўся Мішка:

— Гэта... Гэта кніжка!

...Дождж прайшоў і на двары

Зноў чуваць гамонка.

Лужы мераюць сябры,
І смяюцца звонка.

Міхась СКРЫПКА

Пеця-рыбалоў

Не нахваліца наш Пеця,
Хоча ўсіх пераканаць,
Што, як ён, такога ў свеце
Рыбалова пашукаць.

— На жыўца лаўлю я плотку,
Шчупака дык на гарох.
А вясной каля парома
Я цягнуў з паўпуда сома,
Толькі выцягнуць не мог.



Сом, ого, бывае ўсякі!
Есць такі, клюе на рыс,
Раз зубамі, як сабака,
Вудзільно мне перагрыз.

А ўюн — з абжора абжора,
Ён клюе на акуні.
Кажуць, што ўюн на моры
Вырастает, ну... з каня!


Добры клёў бывае зранку,
А таксама прад дажджом.
І па дзве, па тры вязанкі
Я прыношу рыбы ў дом.

Усяк бывае — пуд, паўпуда:
Сом, мянутуз, акунъ, шчупак.
Хіба ж вам хлусіць я буду
Як-ні-як, а я ж рыбак.

Але хто яе там важыць.
Ат, падумаеш, — тавар!
Палавіну мама смажыць,
Ну, а рэшту на базар.

Петруся мы добра зналі.
Неяк раз падпільнавалі,
Як заўзяты рыбалоў
Ледзь цягнуў улоў дамоў.

Нехта крыкнуў: хлопцы, гляньце!
От, брат, сома павалок!
А у Пецевай бляшанцы,
Ну... на палец печкурок.



КАМУНІСТЫЧНАЕ выхаванне маладога пакалення з'яўляецца предметам няспынных кло-патаў Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада. Адтаго, як выхоўваюцца, якімі вырастаюць нашы дзецы, ва многім залежыць будучае нашай краіны, далейшыя поспехі ў будаўніцтве камуністычнага грамадства.

Адна з галоўных задач выхавання дзецим у школе і ў сям'і — гэта фармаванне ў іх матэрыялістычнага светапогляду, правільных навуковых поглядаў на прыроду, грамадства, навакольны свет, ахова маладога пакалення ад згубнага ўплыву рэлігійнай ідэалогіі, забабонаў.

Рэлігійныя забабоны прыносяць вялікую шкоду справе выхавання дзецим. Крыніцай рэлігійных вераванняў нярэдка бывае прыклад або простае ўздзейнне навакольных, у прыватнасці маці.

Імкненне некаторых маці прышчапіць дзецим рэлігійныя погляды, прымусіць іх выконваць рэлігійныя абрады — маліцца богу, хадзіць у царкву, насіць крыжы і г. д. — прыводзіць да рэзкай супяречнасці паміж школай і сям'ёй. Сапрауды навуковыя веды, якія дает школа, немагчыма прымірыць з рэлігійнымі ўяўленнямі аб свеце. У свядомасці дзіцяці ўзнікае прыгнятальны і балочны для яго канфлікт.

Гады троі таму назад у «Правде» быў змешчаны артыкул, у якім гаварылася аб тым, як трагічна скончыўся такі канфлікт у сям'і Барадзінных з вёскі Саладоўшчына Кіраўскай вобласці. Хлопчык Георгі Барадзін, не вытрымаўши цяжкай барацьбы са сваёй маці і бабуляй, якія настойліва прымушалі яго маліцца Панцеляймону-лекару, павесіўся. Маці, заражаная і запалоханая рэлігійнымі забабонамі, не бачыла, якую траўму, якія цяжкі разлад уносіць яна ў свядомасць адзінага і любімага сына, уласнымі рукамі штурхнула яго на маладушны крок.

Прышчэліваючы сваім дзецим рэлігійныя забабоны, такая маці адначасова не пярэчыць супроць уступлення дзецим у піянерскую арганізацыю. Дзіця дзеае ўрачыстае абяцанне, вымаўляе цудоўныя слова аб партыі, аб Радзіме, аб барацьбе за камунізм, яму павязваючы на шыю чырвоны гальштук, як сімвал барацьбы за новае, перадавое, і ў той жа час маці патаемна ад школы, ад настаўніка водзіць дзіця ў царкву, вучыць яго маліцца. Пры гэтым яно засвойвае ад маці няхітрую, але глыбока шкодную думку, што ў залежнасці ад патрэбы можна весці сябе па-рознаму: у школе, на піянерскім зборы быць піянерам, а за сценамі школы... маліцца богу.

Эта прывучае дзецим да фальшы. Яны жывуць як бы падвойным жыццём, прыстасоўваюцца, лавіруюць паміж патрабаваннямі школы і сям'і, скрываюць ад настаўнікаў, ад таварышаў свае рэлігійныя погляды, хаваюць крыжыкі, прывучаюцца быць крывадушнымі.

Так, у сям'і К. напярэдадні вялікадня маці не пусціла сваю дачку, вучаніцу шостага класа, на піянерскі збор, прымусіўшы яе фарбаваць яйкі, а ў школе дзяўчынка склусіла, што захварэла.

Паддаючыся ўплыву рэлігійных і забабонных людзей, дзецы засвойваюць памылковыя ўяўленні аб свеце. Рэлігійныя забабоны жывяць разум дзецим не здаровай ежай, служаць перашкодай для вольнага разумовага развіцця.

Вера ў бога перашкаджае дзіцяці або падлетку правільна разумець навакольны свет, правільна дзеячыцца, глыбока і свядома засвойваць веды, якія дае школа.

Роля маці ў атэістычным выхаванні дзецим

У адной сям'і маці ўступіла ў секту баптыстаў і ўцягнула ўсіх сваіх траіх дзецим. Дзецы началі дрэнна вучыцца ў школе. Калі настаўнік вёў гутарку супроць рэлігіі, яны слухалі пасіўна і, як правіла, адмоўчаліся, не ўдзельнічалі ў гуртковых занятках.

Старэйшая дачка, Люда, скончыла сёмы клас і адмовілася далей вучыцца. Яна ва ўсім верыць маці і сама не ў сілах разабрацца, на чым баку праўда.

Выхоўваюцца дзецы ў духу сапрауды навуковай, камуністычнай ідэалогіі перш за ўсё ў школе. Выхаванне ажыццяўляецца ў працэсе вучэбнай і пазавучэбнай работы настаўнікаў, у работе піянерскай, камсамольскай арганізацыі, класнага кіраўніка. Але для паспяховага вырашэння задач атэістычнага выхавання мала праста даваць вучням навуковыя веды, працдугледжаныя вучэбнымі праграмамі.

Школа з большым поспехам выканае задачу атэістычнага выхавання дзецим, калі настаўнікам будуць дапамагаць і садзейнічаць бацькі, у прыватнасці маці. Выхаванне дзецим залежыць перш за ўсё ад умоў жыцця сям'і. Пад уплывам сям'і ў дзіцяці складаюцца першыя погляды на свет, узнякаюць першыя інтарэсы і звычкі паводзін, пачынаюць фармавацца рысы харектару. Усё гэта накладвае на бацькоў вялікія абавязкі, у тым ліку і ў адносінах атэістычнага выхавання дзецим.

Рэлігійныя вераванні ствараюць у дзецим асаблівую ўспрымальнасць да страху, перашкаджаюць выхаванню волі і мужнасці, расслабляюць харектар.

Спадзяючыся больш на «божую дапамогу», на «лёс», такія вучні не прывыкаюць дабівацца поспеху ў вучэнні з дапамогай сістэматычнай упартай працы, настойлівасці ў пераадоленні цяжкасцей. Яны стараюцца гарантавацца сабе поспех з дапамогай маёмы або бабулі, якія памоляцца за іх; яны самі пачынаюць верыць у розныя «прыкметы», «талісманы».

У маёй педагогічнай практицы быў такі выпадак. На экзаменах вельмі добрая вучаніца, падышоўшы да стала і працягнуўшы ўжо руку за білетам, адмовілася яго браць і папрасіла дазволу прыйсці ў другую змену. Дзяўчынка растлумачыла, што, забыўшыся, яна працягнула за білетам левую руку, а гэтага рабіць нельга, бо білет мог быць «нешчаслівы».


Памыляцца той, хто думае, што вера ў падобныя прыкметы толькі смешная. Яна не толькі смешная, але і шкодная. Шкодная ўжо тым, што прымушае чалавека прымаць неіснуючыя сувязі паміж рэчамі і з'явамі за існуючыя і тым ускладняе яму жыццёвую арыенціроўку. Шкодная яна і таму, што прыносіць чалавеку непатрэбныя страхі і тым азмрочвае яго жыццё.

Тому важнейшая задача кожнай маці заключаецца ў тым, каб з малых год прышчэліваць дзецим правільнае матэрыялістычнае разуменне ўсіх з'яў, што адбываюцца ў прыродзе і грамадстве.

Любоў маці — магутная сіла ў выхаванні. Але яна можа і пашкодзіць дзецим, калі не прасякнута вялікай выхаваўчай ідэяй, не апіраецца на цвёрдую бацькоўскую волю.

Абавязак кожнай савецкай сям'і — дапамагаць школе выхаваць наша маладое пакаленне разумным, вольным ад усякіх забабонаў, выхаваць людзей, якія ясна бачаць перад сабою мэту і ведаюць, як яе дабіцца.

Малады сад



Галіна Аляксеёна Касько шмат увагі ўдзяляе саду.

Не спяшаючыся, пераходзячы з участка на ўчастак сярод маладых саджанцаў і кветнікаў, член праўлення рабочага саду МТЗ Грыгорый Паўлавіч Кузaeў нам расказваў:

— Усе індывідуальныя дачы і сады мы вырашылі абнесці агульным плотам, а ўздоўж плota хутка пасадзім таполі, акацыі, дзікарастучы кустарнік. У гэтым годзе да рабочых дач падключым ваду: на кожныя два ўчасткі мяркуем зрабіць адзін кран. Як бачыце, у нас тут раздолле. Многія рабочыя праводзяць цяпер адпачынак на сваіх дачах. І зручна, і не трэба вялікіх затрат: гаспадыні больш не бегаюць на рынак па свежую гародніну, бо яна расце на градках пад акном.


Антаніна Яфімаўна Кузьмянкова, якая працавала ў садзе са сваімі дзецьмі Валікам, Верай і Сашай, запрасіла нас у свае «ўладанні» і з сардечнай гасціннасцю пачаставала духмянымі суніцамі.

Усё добра ў вялікім калектывным садзе трактаразаводцаў: і маленькія светлыя домікі-дачы, і мноства зеляніны, і гасціннасць саміх гаспадароў... Нельга не залюбавацца яго харчом і строгай планіроўкай. І ў гэты час уяўляеш сабе, як ён разрасцецца, як будзе дараўаць людзям здароўе...

Тэкст і фота Е. НІКІЦІНАЙ.

«Усё ў руках чалавека: варта толькі рукі прыкладці, і зашуміць на пустэчы малады сад, заірдзеюць у сакавітым лісці спелыя суніцы, буйна разрасцецца маліна, парэчки, агрэст, узімечца воблакам водар ад розных траў і кветак», — так думалі члены праўлення рабочага саду Мінскага трактарнага завода, размяркоўваючы паміж рабочымі зямельныя ўчасткі.

І надумалі добрую справу: сваімі сіламі пачалі будаваць дачы і садзіць на кожным участку фруктовыя дрэвы і ягаднікі. Такіх участкаў тут можна цяпер налічыць больш 280. На зямлі, калісьці паросшай бур'янам, вырас вялікі калектывны сад.



Ідуць апошнія прыгатаванні да абеду ў сям'і Клепікаўых: Клаўдзія Ільінічна гатуе калдуны, а дзеци — Ліда, Вова і Гая — падносяць ваду.

Шліфоўшчык Мінскага трактарнага завода Віктар Ягоравіч Гаўрылаў дабудоўвае веранду сваёй дачы.

ПАРАДЫ ГАСПАДЫНЯМ



ШТУКОУКА

Часам працёртую або падраную дарагую тканіну [драп, сукно, шэрсцы] шкада псаваць латкай. У гэтых выпадках найлепш зрабіць штукоўку.

Нітку вазьміце ў адпаведнасці з таўшчынёй тканіны. Лепш за ёсё выцягнуць яе з краю таго ж вырабу. Шыўкі рабіце так, каб яны прыкладна супадалі з ніткамі тканіны, г. зн. працягвайце іх у тым месцы, дзе яны прарваліся або выцерліся. Папярочныя ніткі накладвайце не зверху прадоўжных, а ўплятайце так, як паказана на рыс. 1. Пры дыяганальным [касым] пляценні тканіны штукоўку рабіце пад касым вуглом.

На каляровай тканіне або тканіне з узорам для штукоўкі падбіраюцца такія ніткі, якія сустракаюцца ў месцы разрыву. Шыўкі рабіце так, каб іх размяшчэннем паказаць малюнак.

На тоўстых валяных тканінах разрывы штукоўку так, як паказана на рыс. 2. Іголка павінна ўваходзіць з левага боку на хільна ў край правага боку, а левы край застаецца як бы прыадыненым. Калі ўвесі верхні [правы] край разрыву злучаны, з левага боку замацоўваюць швом праз край усю лінію прарыву, але зноў-такі не праколваючы ўсю таўшчыню тканіны, а толькі захопліваючы левы слой [рыс. 3].



Рыс. 2 1 3.

Рыс. 1.

ЧЫСТКА ПЛАШЧОУ

Перад чысткай старанна ачышчаюць кішэні, каб у швах не засталося крошак і парушынак. Плашч вешаюць на плечыках над начоўкамі або тазам. Раствараваюць у гарачай вадзе добрае белае мыла або мыльныя камякі, або парашок «Новость», або ўліваюць у ваду вадкасць «Універсол». Астуджаюць раствор да 40—50° С і праціраюць плашч шчоткай, змочанай ім. Праціраць пачынаюць з каўняра. Бруднейшыя месцы праціраюць макненем. Пры чыстцы мыльным растворам рэкамендуецца дадаць крыху нашатырнага спірту [1 чайная лыжка на 1 л вады]. Калі плашч зрабіўся жорсткім, трэба патрымаць яго ў растворы некалькі хвілін, а затым пачысціць. Вельмі брудныя плашчы чысцяць двойчы.

Пасля чысткі плашч з дапамогаю шчоткі прамываюць спачатку цёплай, а потым халоднай вадой, пакуль не знікне pena. Потым выціраюць яго сухою анучай або загортваюць некалькі разоў у сухую тканіну [прасціну, ручнік], пасля чаго вешаюць на плечыкі і высушваюць. Прасуюць слаба нагрэтым прасам з левага боку, праз анучу.

ЧЫСТКА ДЫВАНОУ

Зімой дываны выносяць на двор і пасыпаюць снегам. Праз некаторы час снег змятаюць. Забруджаныя месцы трэба пачерці цвёрдымі камкамі снегу.

Летам дываны падмятаюць з соллю. Яна ўбірае ў сябе пыл.



ГЭТА ТРЭБА ВЕДАЦЬ

Каб прыгожа насіць дарагую сукенку, трэба забыць, што вы яе носіце.

Ідуцы ў тэатр або ў госці, не ўжывайце моцных духоў.

ЯК ЧЫСЦІЦЬ ЛЮСТЕРКА

Люстэрка чысцяць кожныя 10 дзён шматком, змочаным дэнатураваным спіртам, адэкалонам або цёплай вадой. У ваду можна дадаць крыху сінкі, якая надае люстэрку бліск. Калі люстэрка высахне, яго праціраюць мяккай паперай.

Нельга чысціць люстэрка нашатырным спіртам. Не рэкамендуецца карыстацца мелам.

ЯК АДПРАСАВАЦЬ МУЖЧЫНСКУЮ КАШУЛЮ

Пачынаюць з каўнерыка. Спачатку прасуюць яго з левага боку, ад вуглоў к сярэдзіне, потым — па правым баку. У такім жа парадку прасуюць абшлагі, складваюць іх, выпрасоўваюць складку. Рукаво прасуюць зверху ўніз. Затым прасуюць спінку і перад. Адпраасаваўшы полачкі пераду, зашпільваюць гузікі і робяць на кожнай полачцы складкі ўдоўж так, каб плечы пайшлі пад перад. Добра адпраасуюць складкі. Паклаўшы кашулю перадам на стол, складваюць рукавы. Склаўшы кашулю папалам, праводзяць яшчэ раз прасам па пераду і каўнерыку.

НАВУЧЫЦЕ СВАІХ ДЗЯЦЕЙ

- уступаць дарогу і месца дарослым, ніколі не перабіваць дарослых і не ўмешвацца ў іх размову;
- на вуліцах і на людзях не крычаць, не смяяцца занадта моцна, не паказваць на што-небудзь пальцам;
- сустракаючы знаёмых, не аклікаць іх здалёк, а падыйсці да іх і называць, не павышаючы голасу;
- звяртаючыся да каго-небудзь з родных і знаёмых, называць яго па імені.



ЦЭПЕЛІНАЙ

[З літоўскай кухні]

Сырую бульбу натрыце на тарцы. Столыкі ж бульбы зварыце ў лупінах, пачысціце, размясіце, змяшайце з сырой масай і раскладчайце ў форме праснакоў. Прыгатуйце фарш з варанага мяса і падсмажанай цыбулі, раскладзіце на праснакі, скруціце іх піражкамі і гатуйце ў падсоленай вадзе. Падавайце са смажаным салам.

На порцыю: бульбы — 400 г, ялавічыны — 100 г, цыбулі — 20 г, сала — 25 г.

КРУЧАНІКІ

[З украінскай кухні]

Сыре мясо наразаюць тонкімі лустачкамі, адбіваюць іх, пасыпаюць соллю і перцам. На кожны кавалачак мяса кладуць тушаную капусту, загортваюць мясо трубачкай, завязваюць трубачку ніткай, абкачваюць у муцэ і абсмажваюць. Кожны кручинік пакрываюць адбітым кавалачкам шпіку. Кладуць кручинікі ў сатайнік, заліваюць

булёнам і тушаць. На адну порцыю: мяса — 125 г, свежай капусты — 250 г, сала — 25 г.

ТЭФТЭЛІ У МАРЫНАДЗЕ

[З малдаўскай кухні]

Прыгатуйце мясны фарш, пакладзіце цыбулі, солі, перцу і ўсё перамяшайце. Потым раскачайце ў выглядзе шарыкаў, па 6—8 штук на порцыю, абсмажце і тушыце ў марынадзе 5—10 хвілін. Пры падачы пасыпце зелянінай.

На порцыю: мяса — 75 г, цыбулі — 15 г, тлушчу — 10 г, зеляніны — 8 г. Для марынаду: морквы — 20 г, цыбулі — 15 г, тамату-пюре — 10 г, алею — 10, муکі — 15 г, перац і лаўровы ліст — на смак.

РЫЖСКІ ШНІЦАЛЬ

[З латышскай кухні]

Кавалкі свініны (па 115 г) адбіце, змачыце ў яйку, падсмажце ў сухарах. Пры падачы к сталу на шніцаль пакладзіце кавалачкі крутых яек. Гарнір — смажаная бульба.

КАПУСНІКІ

[З румынскай кухні]

Раскачайце з дрожджавага цеста пласт, нарэжце квадратцікамі, пасярэдзіне кожнага пакладзіце начынку з капусты, зацісніце краі і скачайце шарыкі. Пакладзіце іх на бляху, змазаную тлушчам, і спячыце.

Для начынкі 500 г капусты нашынкуйце і тушице да мяккасці з 30 г масла. Дадайце затым па смаку цукар, падліце крыху малака. Начынка павінна быць густой. Капуснікі напаўняйце астыўшай начынкай.

ВАРЭННЕ-ЖЭЛЕ З ЯБЛЫК

Абмытыя яблыкі (лепш антонаўскія) разрэжце на лустачкі, сарцавіну выражце. Складзіце ў каструлю, заліце вадой і, закрыўши накрыўкай, варыце пры слабым кіпенні 20—30 хвілін. Затым працацдзіце яблыкі праз сіта і дайце адвару сцячы. У адвар пакладзіце цукар і варыце на слабым агні, зредку здымаяочы лыжкай пену. Жэле гатова, калі кроплі сірону застываюць, калі зліваеш іх з лыжкі. Гатоава жэле разліце ў прагрэтыя шкляныя слоікі, закрыце пергаментнай паперай і захоўвайце, як звычайнае варэнне.

На 1 кг яблык — 400 г цукру, 2½ шклянкі вады.

ШАРЛОТКА З ЯБЛЫКАМІ

Наразаюць 10 тонкіх кавалачкаў чорствага белага хлеба і макаюць іх у распушчанае сметанковое масла (4—5 столовых лыжак). Ачышчаюць і наразаюць тонкімі лустачкамі 8—10 яблык. Кладуць хлеб і яблыкі ў змазаную знутры маслам каструлю, чаргуючы рад хлеба з радам яблык. Кожны слой яблык можна пасыпаць молатай карыцай. Верх шарлоткі заканчваюць хлебам.

Расціраюць 4—5 яек з пашклянкай цукру, дадаюць 1 л малака. Гэтым заліваюць шарлотку і пякуць яе ў негарачай печы.

ПАВЕТРАНЫ ПІРОГ

6 яблык спячыце і пратрыце праз сіта. Усыпце 1 шклянку пескавога цукру і варыце, пакуль пюре не загусцее. 6—7 блякоў збіце ў густую пену, змяшайце з пюре. Перакладзіце на змазаную маслам патэльню, зверху пасыпце цукрам, пастаўце ў духоўку на 10—15 хвілін.

ГУМАР



ШТО ТАКОЕ КЕНГУРУ?

Першыя еўрапейцы, якія высадзіліся на велізарным востраве, названым імі Аўстраліяй, убачылі незвычайную жывёлу. Адштурхоўваючыся доўгім заднім ногамі, яна імкліва ляцела прэч, пачуўши стрэл; і людзі паспелі заўважыць: незвычайны звер прытрымліваў на грудзях сумку, з якой увесь час выглядала мордачка цікаўнага дзіцяці.

— Што гэта такое? — спыталі здзіўленыя еўрапейцы ў даверлівых чарнаскурых, якія без усякай боязі сустрэлі прышэліцаў.

— Кен-гу-ру... — адказалі туземцы.

З таго часу жывёла так і называецца — кенгуру.

Прайшло шмат дзесяткаў год, перш чым белыя пазналі мову туземцаў і зразумелі сэнс адказу: «Кен-гу-ру» — «я вас не разумею». Вось што азначалі гэтые слова.

АМЕРЫКАНСКІ ГУМАР

Фрэнк з'явіўся дадому ў змучаным выглядзе.

— Што гэта значыць? — усклікнуў бацька. — Які ў цябе выгляд. Ды ты ўвесь мокры.

— Так, тата, я зваліўся ў канаву.

— Як, у тваіх новых штанах?

— Так, тата, у мяне не было часу зняць іх.



ЧЭШСКІ ГУМАР

— Дзядуля, пакуль ты не з'ясі гэтую талерку супу, я не скажу, куды я схаваў тваю лульку.



«РАЗУМНЫ» СЫН

(Балгарская казка)

Аднойчы бацька сказаў сыnam:

— Заўтра маці спячэ пірог. Хто будзе есці?

— Я! — сказаў адзін з сыноў.

— Заколем паразя. Хто будзе есці?

— Я! — сказаў той жа сын.

— Зарэжам гусь. Хто будзе есці?

— Я, я! — закрычаў зноў той жа сын.

— Заўтра пойдзем у поле. Хто будзе араць?

— Усё я ды я, няхай і іншыя што-небудзь робяць, — адказаў сын.



Я НЕ БАЮСЯ

Маці: Сорам, Верачка! Ты ўжо зусім вялікая, а баішся ўвечары адна ўвайсці ў пакой.

Верачка: Зусім не, мамачка! Я больш не баюся. Пайдзі ты са мной разам і ўбачыш, што я не баюся.

Мал. М. Гурло.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: К. А. АБУШЭНКА, М. Н. БАРСТОК, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, Ф. А. НОВІКАВА, А. І. ФЕДАСЮК, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 04735.

Падпісаны да друку 29/VIII-58 г.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.

Адрас рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103. Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 р. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Тыраж 135 000 экз. Зак. 469.



Выйдзі, выйдзі, дзяўчына

Музыка І. ЛЮБАНА

Выйдзі, выйдзі, дзяўчына,
Па ваду,
А я пад крынічаньку
Падыйду.

Дзе вярба схілілася
Над вадой,
Пастайм часіначку
Мы з табой.

Позна, позна жала ты
За гарой,
Цэлы дзень не бачыўся
Я з табой.

Толькі песня неслася
Аж пад гай,
Дзе красой запоціца
Поля край.

Слова Адама РУСАКА

Выйшла, выйшла дзяўчына
За масток,
Паставіла вёдзеркі
На пясок.

Захадзіла сонейка
За бары,
Прастаяла з міленькім
Да зары.

Да зары, што свеціца
Над ракой,
Прастаяла дзяўчына
Пад вярбой.

З любым развіталася
Ля дарог,
Да сустрэчы раніцай
У палёх.

На першай старонцы вокладкі — У школу.
Мал. А. Паслядовіч.

На чацвёртай — фотаэцюд А. Сапеткі.

Выйдзі, выйдзі дзяўчына па ваду, а я пад крынічаньку па дады. Дзе вярба схілілася над вадой. Пастайм часіничку мы з табой. Позна, позна жала ты за гарой. Цэлы дзень не бачыўся я з табой. Толькі песня неслася аж пад гай, Дзе красой запоціца поля край.

